

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА
для ўстаноў агульной сярэдняй адукацыі
з беларускай мовай навучання

**ПРАЦОЎНАЕ НАВУЧАННЕ.
ТЭХNІЧНАЯ ПРАЦА**

V—IX класы

Зацверджана
*Міністэрствам адукацыі
Рэспублікі Беларусь*



МИНСК
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ АДУКАЦЫІ
2012

УДК 373.121.414:373.5:64

ББК 74.263

В90

Вучэбнае выданне

ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА
для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай мовай навучання

**ПРАЦОЎНАЕ НАВУЧАННЕ.
ТЭХNІЧНАЯ ПРАЦА**

V—IX класы

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела *Г. І. Бандарэнка*

Рэдактар *Т. В. Прымачонак*

Мастацкі рэдактар *І. А. Усенка*

Камп'ютарная вёрстка *Ю. М. Галавейкі*

Карэктар *Л. А. Міснікевіч*

Падпісана ў друк 16.05.2012. Фармат 60×84/16.

Папера газетная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 4,65.

Ул.-выд. арк. 3,35. Тыраж 3200 экз. Заказ

Навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі»

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

ЛИ № 02330/0494469 ад 08.04.2009. Вул. Караваля, 16, 220004, г. Мінск

Мінськае абласное ўнітарнае прадпрыемства «Барысаўская ўзбуйненая

тыпаграфія імя 1 Мая». ЛП № 02330/0150443 ад 19.12.2008.

Вул. Будаўнікоў, 33, 222120, г. Барысаў

ISBN 978-985-559-041-6

© Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь, 2012
© НМУ «Нацыянальны
інстытут адукацыі», 2012



ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбны прадмет «Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца» вывучаецца вучнямі V—IX класаў па дзвюх зместавых лініях:

1. Апрацоўка канструкцыйных матэрыялаў.
 - 1.1. Апрацоўка драўніны.
 - 1.2. Апрацоўка металаў.
2. Тэхнічная і мастацкая творчасць.
 - 2.1. Тэхнічная творчасць.
 - 2.2. Мастацкая апрацоўка матэрыялаў.

Працэс працоўнага навучання па зместавай лініі «Апрацоўка канструкцыйных матэрыялаў» скіраваны на паслядоўнае авалоданне вучнямі ўстаноў агульной сярэдняй адукцыі асобнымі тэхналагічнымі аперацыямі па ручной і механічнай апрацоўцы драўніны і металаў (табл. 1).

Табліца 1

Тэхналагічныя аперацыі па ручной і механічнай апрацоўцы драўніны і металаў

Апрацоўка драўніны	Апрацоўка металаў
Вымярэнне загатовак з драўніны	Вымярэнне загатовак з металаў
Разметка загатовак з драўніны	Праўка металаў
Пілаванне драўніны	Разметка загатовак з металаў
Струганне драўніны	Рэзка металаў кусачкамі
Дзяўбанне драўніны	Рэзка металаў нажніцамі

Апрацоўка драўніны	Апрацоўка металаў
Свідраванне драўніны	Рубка металаў
Тачэнне драўніны	Рэзка металаў нажоўкай
Шліфаванне драўніны	Апілоўванне металаў
Аздабленне драўніны	Гібка металаў
Зборка дэталей з драўніны на цвіках	Свідраванне металаў
Зборка дэталей з драўніны на шрубах	Тачэнне металаў
Зборка дэталей з драўніны на шыпах	Шліфаванне металаў Зборка дэталей з металаў на заклёнках Зборка дэталей з драўніны на разьбе

Працэс працоўнага навучання па зместавай лініі «Тэхнічная і мастацкая творчасць» накіраваны на паслядоўнае авалоданне вучнямі комплексам тэхналагічных аперацый па ручной і меканічнай апрацоўцы канструкцыйных і прыродных матэрыялаў у працэсе творчай тэхнічнай і мастацкай дзеянасці (табл. 2).

Вывучэнне раздзелаў «Тэхнічная творчасць» і «Мастацкая апрацоўка металаў» праводзіцца па інварыянтнай і варыятыўнай частках з улікам узроўню прафесіянальна-педагагічнай і спецыяльнай падрыхтоўкі настаўніка тэхнічнай працы; стану матэрыяльна-тэхнічнай базы вучэбных майстэрняў; мясцовых умоў і традыцый рэгіёна, а таксама пажаданняў вучняў.

Да *інварыянтнай часткі* адносіцца абавязковае вывучэнне вучнямі тэарэтычных звестак зместавай лініі «Тэхнічная і мастацкая творчасць». Гэта абумоўлена тым, што вучні павінны авалодадзь тэарэтычнымі ведамі па ўсёй вучэбнай праграме.

Разам з тым фарміраванне практычных уменняў і навыкаў вучняў можа ажыццяўляцца падчас выканання імі практычных заданняў па выбранай *варыятыўнай частцы* ў рамках асобнага раздзела дадзенай зместавай лініі.

Табліца 2

**Віды творчай тэхнічнай і мастацкай дзейнасці
вучняў V—IX класаў**

Інварыянтная частка (тэарэтычныя звесткі)				
Тэхнічная творчасць		Мастацкая апрацоўка матэрыялаў		
Клас	Варыятыўная частка (практычныя заданні)	Варыятыўная частка (практычныя заданні)		
V	Пачатковое мадэліраванне	Пачатковое канструйаванне	Выпальванне па драўніне	Аплікацыя з саломкі
VI	Аўтамадэліраванне	Канструйаванне	Прапільная разьба па драўніне	Пляценне з саломкі
VII	Авіямадэліраванне	Канструйаванне	Контурная разьба па драўніне	Аплікацыя і пляценне з бяросты
VIII	Суднамадэліраванне	Канструйаванне	Геаметрычная разьба па драўніне	Драўняная мазаіка (інтэрсія)
IX	Суднамадэліраванне	Канструйаванне	Геаметрычная разьба па драўніне	Лясная скульптура

У вучэбнай праграме раскрываюцца асноўныя звесткі пра вучэбныя майстэрні і арганізацыю вучэбных месцаў для ручной і механічнай апрацоўкі канструкцыйных і (або) прыродных матэрыялаў; вывучаюцца віды і асноўныя ўласцівасці матэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца, іх эканомнае выкарыстанне; вызначаюцца магчымасці ўжытых інструментаў, прылад і вучэбнага абсталявання; раскрываюцца змест, паслядоўнасць і прыёмы выканання тэхналагічных аперацый; аналізуецца працэсы чытання і афармлення графічнай дакументацыі, а таксама чытання і распрацоўкі тэхналагічнай дакumentацыі; вывучаюцца тэхналагічныя працэсы для вырабу прадметаў і падрыхтоўкі творчых праектаў; раскрываюцца асноўныя правілы бяспекі працы; пра-

вяраецца якасць выканання тэхналагічных аперацый і вырабаў (адпаведнасць чарцяжам, дакладнасць зборкі, якасць аздаблення, магчымасць выкарыстання па прызначэнні, надзеінасць у эксплуатацыі і інш.); раскрываюцца асноўныя прафесіі, якія звязаны з лясной, дрэваапрацоўчай і металаапрацоўчай прамысловасцю, а таксама з творчай дзейнасцю тэхнічнага і мастацкага накірункаў.

Пасля кожнага раздзела вучэбнай праграмы вызначаны *наптрабаванні да ўзору ю падрыхтоўкі вучняў*, дзе даецца пералік асноўных ведаў і ўменняў, якія падлягаюць контролю ў працэсе навучання на вучэбных заняцках тэхнічнай працы.

У залежнасці ад харектару і відаў дзейнасці вучняў настаўнік можа выкарыстоўваць наступныя сістэмы навучання тэхнічнай працы: аперацыйную, аперацыйна-прадметную, канструктарска-тэхналагічную. Пры вывучэнні раздзелаў «Апрацоўка драўніны» і «Апрацоўка металаў» рэкамендуецца выкарыстоўваць аперацыйную сістэму навучання. У працэсе паслядоўнага авалодання вучнямі тэхналагічнымі аперацыямі настаўнік можа рыхтаваць загатоўкі для вырабу дэталей скразных вырабаў, якія будуть стварацца пазней пры вывучэнні зместавай лініі «Тэхнічная і мастацкая творчасць».

Пры вывучэнні раздзелаў «Тэхнічная творчасць» і «Мастацкая апрацоўка матэрыялаў» спачатку выкарыстоўваецца аперацыйна-прадметная сістэма навучання. Далейшае прымяняненне канструктарска-тэхналагічнай сістэмы навучання аб'ядноўвае рэпрадуктыўную і творчую дзейнасць вучняў, якія перад выкананнем вырабу павінны пад кірауніцтвам настаўніка працуваць некалькі варыянтаў і выбраць яго аптымальную канструкцыю і арыгінальную кампазіцыю; матэрыял, форму, колер, спосабы апрацоўкі, інструменты, прыстасаванні, абсталяванне і інш.

У сувязі з гэтым у канцы раздзелаў зместавай лініі «Тэхнічная і мастацкая творчасць» працуе аперацыйна-прадметная сістэма *прыкладны пералік вырабаў*, у тым ліку і сувенірных, якія арыентаваны на стварэнне існующых вырабаў, а таксама на распрацоўку, выраб, апрабацію і ўкараненне ў адукацыйны працэс новых скразных вырабаў і творчых праектаў.

Малюнкі і фотаздымкі сувенірных вырабаў рознага прызначэння ёсць у спецыяльнай літаратуры і ў сетцы Інтэрнет. З ад-

наго боку, творчая тэхнічная і мастацкая дзейнасць вучняў, якая накіравана на распрацоўку і выкананне сувенірных вырабаў, павысіць іх патрэбы, цікавасць і матывы да заняткаў тэхнічнай працы. З другога боку, гэта дазволіць настаўніку і вучням удасканальваць распрацоўкі, якія ёсць, і набываць новыя ідэі для стварэння скразных вырабаў (у межах некалькіх раздзелаў), якія будуць арыгінальнымі выставачнымі экспанатамі, дэкаратыўнымі і нестандартнымі аздабленнямі розных па прызначэнні памяшканняў, а таксама добрымі падарункамі да свята, юбілею, дня нараджэння і г. д.

Неабходныя тэарэтыка-практычныя звесткі па асновах тэхнічнай графікі ўключаны ў змест усіх раздзелаў праграмы ў адпаведнасці са спецыфікай і логікай вывучаемага тэарэтычнага матэрыялу і выканання графічных і практичных работ.

Асноўнай *мэтай* вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне. Тэхнічнае праца» з'яўляецца падрыхтоўка вучняў да працоўнай дзейнасці ў сучасных умовах, прафесійнага самавызначэння і засваення вопыту агульнапрацоўнай гаспадарча-побытавай дзейнасці. Рэалізацыя гэтай мэты прадугледжвае вырашэнне *задач*:

- ◆ фарміраванне тэарэтычных ведаў, практичных уменняў і навыкаў работы ў розных сферах працоўнай дзейнасці; асноў графічнай і тэхналагічнай граматнасці; практичных уменняў вядзення хатнай гаспадаркі; навыкаў бяспечных прыёмаў працы;
- ◆ развіццё творчых, канструктарскіх здольнасцей і пазнавальных інтарэсаў, тэхнічнага і мастацкага мыслення, камунікатыўных уменняў, эстэтычнага густу ў працэсе выканання розных відаў дзейнасці; выхаванне працавітасці, культуры працы, калектывізму, ініцыятыўнасці і самастойнасці, культуры паводзін і адносін, павагі да майстэрства; цэнасных адносін да народнай творчасці.

Паведамленне тэарэтычных звестак праводзіцца ў працэсе тлумачэння новага матэрыялу і ў парадку інструктавання вучняў да выканання практичных работ. На ўсё гэта павінна адводзіцца не больш за 20—30 % вучэбнага часу на працягу ўсяго навучальнага года (табл. 3). Суадносіны тэорыі і практикі на

вучэбных занятках могуць рэгулявацца настаўнікам у працэсе правільнага адбору зместу, а таксама педагогічна граматнага і дыдактычна апраўданага выбару формаў, метадаў і сродкаў наўчання вучняў тэхнічнай працы.

Усе віды вучэбных заняткаў па тэхнічнай працы носяць у асноўным практыка-арыентаваны характар. Програмай прадугледжаны практычныя заданні ў выглядзе графічных, лабараторных і практычных работ, а таксама прыкладны пералік вырабаў, як для індывідуальных, так і для групавых практычных работ. Пералік вырабаў удакладняеца ў кожнай установе агульнай сярэдняй адукацыі з улікам мясцовых магчымасцей і патрэбнасцей.

Пры вывучэнні зместавай лініі «Тэхнічная і маастацкая творчасць» з мэтай аптымізацыі выкарыстання вучэбнага часу прадугледжаны групавыя практычныя работы, якія скіраваны на павышэнне эффектыўнасці выканання складаных вучэбных заданняў, арганізацыю ўзаемадапамогі, ацэнку ўласнага ўкладу кожнага вучня і ўсёй групы ў цэлым.

З улікам працэсуальнага і выніковага аспектаў дзейнасці вучняў адзнака за практычныя работы павінна выстаўляцца па наступных крытэрыях: арганізацыя вучэбнага месца; выкананне правілаў бяспекі працы; рацыональнасць прымянення інструментаў, прыстасаванняў і абсталявання; правільнасць выканання тэхналагічных аперацый; узровень самастойнасці і творчы падыход у працэсе выканання практычнай работы; час, затрачаны на выкананне практычнай работы; адпаведнасць вырабу (загатоўкі) чарцяжа.

З мэтай павышэння эффектыўнасці правядзення як тэарэтычных, так і практычных заняткаў па тэхнічнай працы ў кожным класе настаўнік можа вылучыць да 15 % вучэбнага часу ў якасці рэзервовага за кошт частковага змянення колькасці гадзін і паслядоўнасці перадачы матэрыялу па вызначаных тэмах (у межах асобнага раздзела вучэбнай праграмы) з улікам умоў і стану матэрыяльна-тэхнічнай базы вучэбных майстэрняў.

*Пры вывучэнні зместавай лініі «Тэхнічная і маастацкая творчасць» найбольш падрыхтаваныя вучні VII—IX класаў уключаюцца ў **творчае проектированне**. Дадзеная дзейнасць на-*

кіравана на актыўнае ўзаемадзеянне настаўніка тэхнічнай працы з вучнямі з мэтай стварэння творчых праектаў і іх далейшай абароны на алімпіядах па працоўным навучанні. Работа над выкананнем творчых праектаў можа праводзіцца на ўроках і ў пазаурочны час пры ўмове абавязковага засваення вучнямі ўсёй вучэбнай праграмы¹.

Галоўную ўвагу ў працэсе працоўнага навучання трэба звязаць на выкананне вучнямі правілаў бяспекі працы, проціпажарнай бяспекі і санітарна-гігіенічных умоў працы ў вучэбных майстэрнях. Практычныя работы, якія патрабуюць выкарыстання вучэбнага становочнага абсталявання, могуць быць прадугледжаны толькі пры абавязковым кантролі настаўніка тэхнічнай працы.

Ва ўстанове агульной сярэдняй адукцыі настаўніку тэхнічнай працы дастаткова мець працоўны разрад па механічнай апрацоўцы драўніны або металаў, які дае яму права аблугаўваць вучэбнае становочнае абсталяванне і працеваць на ім, а таксама навучаць школьнікаў прыёмам работы на вучэбных станках.

Спраўнасць інструментаў, прыстасаванняў і вучэбнага абсталявання ў вучэбных майстэрнях вызначаецца адпаведнымі норматыўнымі патрабаваннямі па ахове працы, якія раскрываюць бяспечныя ўмовы працоўнага навучання школьнікаў і працы настаўніка.

Тэарэтычныя веды і практичныя ўменні, якія атрымалі вучні на ўроках тэхнічнай працы, рэкамендуецца паглыбляць і развіваць у сістэме пазакласнай работы (факультатыўныя заняткі, гурткі і інш.), а таксама ў працэсе грамадска карыснай працы.

¹ Курсівам вылучаецца змест вучэбнай праграмы, які вывучаецца дадатковая ва ўстановах агульной сярэдняй адукцыі ў VII—VIII класах у параўнанні з гімназіямі і спецыялізаванымі ліцэямі.

Таблица 3

ТЭМАТИЧНЫ ПЛАН

Клас	Назва зместавай лініі, раздела і тэмы										Усюго	
	Тэхнічна і мастицкая творчасць					Мастацкая апрацоўка магарылаў						
	Апрацоўка канструк- цыйных матэрыялаў драўніны		Апрацоўка металаў		Пачатковое канструяванне		Выпальванне па драўніне		Апракацыя з саломкі			
V	10	4	2	6	I.ч.	B.ч. ²	I.ч.	B.ч.	I.ч.	B.ч.	I.ч.	
					Aўтамадэл- раванне		Kанструяванне		Pрапольная разъба па драўніне		Pляценне з саломкі	
VI	10	5	2	6	I.ч.	B.ч.	I.ч.	B.ч.	I.ч.	B.ч.	I.ч.	
					Sуднамадэл- раванне		Kанструяванне		Kонтурная разъба па драўніне		Aпракацыя і пля- ченне з бартсты	
VII	6/12 ³	7/14	2/4	7/14	2/4		7/14	2/4	7/14	2/4	7/14	

¹ Инварыянтная частка.² Варыятыўная частка.³ Колькасль гадзін для вывучэння раздзелаў (тэм) (у лічніку — для гімназій і спецыялізаваных лі-
цэзў, у назоўніку — для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (акрамя гімназій і спецыялізаваных ліцэзў)).

Клас	Назва зместавай лініі, раздзела і тэмы							Усаго
	Тэхнічна і мастацкая творчасць							
Апрацоўка драўніны	Апрацоўка металаў	Тэхнічная творчасць			Мастацкая апрацоўка матэрыялаў			Усаго
		Суднамадэлі-раванне	Канструяванне	Геаметрычная разьба па драўніне	Драўніяя ма- тэхнікі.	Геаметрычная разьба па драўніне	Драўніяя ма- тэхнікі.	
VIII	7/14	6/12	2/4	7/14	I.ч.	B.ч.	I.ч.	35
					2/4	7/14	2/4	70
IX	7	7	2	6	2	6	2	35
Усаго	33/53	22/42		42/74			43/76	140 245

V КЛАС

АПРАЦОЎКА КАНСТРУКЦЫЙНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ (14 гадзін)

Апрацоўка драўніны (10 гадзін)

Вымярэнне. Разметка (лінейка, вугольнік, шаблон).

Пілаванне. Зборка дэталей з драўніны на цвіках.

Аздабленне драўніны.

Майстэрня для апрацоўкі драўніны. Вучэбнае месца для ручной апрацоўкі піламатэрыялаў і фанеры. Правілы бяспекі працы.

Паняцце пра дрэва і драўніну. Будова дрэва.

Агульныя звесткі пра дрэваапрацоўчую прамысловасць, піламатэрыялаў (дошка, бруск, рэйка) і ліставыя драўніны матэрыялаў (шпон, фанера). Элементы піламатэрыялаў: пласць, кант, тарэц, руб. Паняцце пра матэрыял, загатоўку і выраб. Паняцце пра прыпуск. Віды вырабаў: дэталь і зборочная адзінка. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічная документацыя на выкананне простых вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры. Паняцце пра эскіз, чарцёж і тэхнічны рысунак. Паняцце пра маштаб. Лініі чарцяжа. Памерны лік. Габарытныя памеры. Чытанне чарцяжоў. Агульныя звесткі пра афармленне чарцяжа. Інструменты, прылады і матэрыялы.

Тэхналагічнае дакументацыйнае выкананне простых вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры. Агульнае паняцце пра тэхналагічны працэс. Паняцце пра тэхналагічную аперацыю і тэхналагічную карту. Паняцце пра інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для апрацоўкі драўніны. Чытанне тэхналагічных карт на выкананне простых вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры.

Тэхнолагія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем піламатэрыялаў да 20 мм і фанеры да 3 мм. Віды тэхналагічных аперацый: вымярэнне загатовак з драўніны, разметка загатовак з драўніны (лінейка, вугольнік, шаблон), пілаванне драўніны, зборка дэталей з драўніны на цвіках, аздабленне драўніны.

ніны. Віды цвікоў. Агульныя звесткі пра аздабленне драўніны. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной апрацоўкі драўніны. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Графічныя работы. Чытанне графічнай дакументацыі на выкананне простых вырабаў з піламатэрыйялаў і фанеры.

Лабараторныя работы. Азнаямленне з піламатэрыйяламі і фанерай. Вызначэнне прыпуску на апрацоўку.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной апрацоўкі піламатэрыйялаў і фанеры. Чытанне тэхналагічных карт на выкананне простых вырабаў з піламатэрыйялаў і фанеры. Выбар заготовак з піламатэрыйялаў і фанеры з прыпускам на апрацоўку. Выкананне тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем піламатэрыйялаў да 20 мм і фанеры да 3 мм: вымярэнне заготовак з драўніны; разметка заготовак з драўніны з дапамогай лінейкі, вугольніка і шаблону; пілаванне драўніны; зборка дэталей з драўніны на цвіках; аздабленне драўніны. Праверка якасці выканання тэхналагічных аперацый з піламатэрыйялаў і фанеры.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯУ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя правілы бяспекі працы ў майстэрні для апрацоўкі драўніны;

паняцці «дрэва» і «драўніна»; будова дрэва;

агульныя звесткі пра дрэваапрацоўчую прамысловасць;

паняцце «піламатэрыйял» (дошка, бруск, рэйка) і «ліставы драўняны матэрыйял» (шпон, фанера);

элементы піламатэрыйялаў: пласць, кант, тарэц, руб;

паняцці «матэрыйял», «загтоўка» і «выраб»; «прывпуск»;

віды вырабаў: дэталь і зборачная адзінка;

графічную дакumentацыю на выкананне простых вырабаў з піламатэрыйялаў і фанеры;

паняцці «эскіз», «чарцёж» і «тэхнічны рысунак», «маштаб»;

лініі чарцяжа, памерны лік, габарытныя памеры;
агульныя звесткі пра афармленне чарцяжа; інструменты,
прылады і матэрыялы;

тэхналагічную дакументацыю на выкананне простых выра-
баў з піламатэрыялаў і фанеры;

агульнае паняцце пра тэхналагічны працэс;

паняцці «тэхналагічная аперацыя» і «тэхналагічная карта»;
«інструмент», «прыстасаванне» і «вучэбнае абсталяванне»;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной апрацоўкі
піламатэрыялаў і фанеры;

азначэнні і тэхналогіі выканання тэхналагічных аперацый:
вымярэнне загатовак з драўніны, разметка загатовак з драўніны
(лінейка, вугольнік, шаблон), пілаванне драўніны, зборка дэталей
з драўніны на цвіках, аздабленне драўніны; патрабаванні да
якасці выканання тэхналагічных аперацый;

віды цвікоў;

агульныя звесткі пра аздабленне драўніны;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для
ручной апрацоўкі драўніны і правілы бяспекі працы;

прафесіі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ў м е ц ь:

выконваць правілы бяспекі працы ў майстэрні для апра-
цоўкі драўніны;

вызначаць складаныя часткі дрэва;

распазнаваць піламатэрыялы (дошка, бруск, рэйка) і ліс-
тавыя драўняныя матэрыялы (шпон, фанера);

выдзяляць асноўныя элементы піламатэрыялаў: пласць,
кант, тарэц, руб;

вызначаць віды вырабаў: дэталь і зборочная адзінка;

читаць і афармляць графічную дакumentацыю на выканан-
не простых вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры;

читаць тэхналагічныя карты на выкананне простых выра-
баў з піламатэрыялаў і фанеры;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной апрацоўкі пілама-
тэрыялаў і фанеры;

вызначаць прыпуск на апрацоўку;

выбіраць загатоўкі з піламатэрыялаў і фанеры з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперацыі: вымярэнне загатовак з драўніны, разметка загатовак з драўніны (лінейка, вугольнік, шаблон), пілаванне драўніны, зборка дэталей з драўніны на цвіках, аздабленне драўніны; правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

вызначаць віды цвікоў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для ручной апрацоўкі драўніны; выконваць правілы бяспекі працы.

Апрацоўка металаў (4 гадзіны)

Вымярэнне. Праўка. Разметка.

Рэзка металаў (дроту) кусачкамі. Гібка.

Зборка дэталей з дроту.

Майстэрня для апрацоўкі металаў. Вучэбнае месца для ручной апрацоўкі дроту. Правілы бяспекі працы.

Агульныя звесткі пра металаапрацоўчу прамысловасць. Паняцце пра металы, іх атрыманне і прымяненне. Дрот. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне простых вырабаў з дроту. Чытанне чарцяжоў, тэхналагічных карт.

Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем дроту (да 2 мм). Віды тэхналагічных аперацый: вымярэнне загатовак з металаў, праўка металаў, разметка загатовак з металаў, рэзка металаў (дроту) кусачкамі, гібка металаў, зборка дэталей з дроту. Інструменты і прыстасаванні для ручной апрацоўкі металаў. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі ў металаапрацоўчай прамысловасці.

Графічныя работы. Чытанне графічнай дакumentацыі на выкананне простых вырабаў з дроту.

Лабараторная работа. Азнямленне з дротам.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной апрацоўкі дроту. Чытанне тэхналагічных карт на выкананне простых вырабаў з дроту. Выбар загатовак з дроту з прыпускам на апрацоўку. Выкананне тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем дроту (да 2 мм); вымярэнне загатовак з металаў, праўка металаў, разметка загатовак з металаў, рэзка металаў (дроту) кусачкамі, гібка металаў, зборка дэталей з дроту. Праверка якасці выканання тэхналагічных аперацый з дроту.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя правілы бяспекі працы ў майстэрні для апрацоўкі металаў;

агульныя звесткі пра металаапрацоўчу прамысловасць;

паняцці «метал» і «дрот»;

працэсы атрымання і прымянення металу;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне простых вырабаў з дроту;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной апрацоўкі дроту;

азначэнні і тэхналогіі выканання тэхналагічных аперацый: вымярэнне загатовак з металаў, праўка металаў, разметка загатовак з металаў, рэзка металаў (дроту) кусачкамі, гібка металаў, зборка дэталей з дроту; патрабаванні да якасці выканання тэхналагічных аперацый;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной апрацоўкі дроту і правілы бяспекі працы;

прафесіі ў металаапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ў м е ц ь:

выконваць правілы бяспекі працы ў майстэрні для апрацоўкі металаў;

чытаць і афармляць графічную дакumentацыю на выкананне простых вырабаў з дроту;

чытаць тэхналагічныя карты на выкананне простых вырабаў з дроту;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной апрацоўкі дроту; выбіраць загатоўкі з дроту з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперациі: вымярэнне загатовак з металаў, праўка металаў, разметка загатовак з металаў, рэзка металаў (дроту) кусачкамі, гібка металаў, зборка дэталей з дроту; правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для ручной апрацоўкі дроту; выконваць правілы бяспекі працы.

ТЭХНІЧНАЯ І МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСТЬ (21 гадзіна)

Тэхнічная творчасць (10 гадзін)

Пачатковае мадэліраванне (8 гадзін)

Мадэліраванне. Мадэль. Віды мадэлей.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб простых мадэлей з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў. Паняцце пра маршрутную карту. Чытанне чарцяжоў і тэхнічных рысункаў простых мадэлей з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў. Чытанне простых маршрутных карт на выраб мадэлей з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для пачатковага мадэліравання. Тэхналогія пачатковага мадэліравання з плоскіх дэталей (папера, кардон, піламатэрыялы да 20 мм, фанера да 3 мм, дрот да 2 мм), дэталей канструктараў. Зборка мадэлей па ўзору, тэхнічнаму рысунку, чарцяжы, апісанні на словах і па ўласнай задуме. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пачатковага мадэліравання. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з мадэліраваннем.

Графічныя работы. Чытанне чарцяжоў і тэхнічных рысункаў простых мадэлей з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для пачатковага мадэліравання. Чытанне простых маршрутных і тэхналагічных карт для вырабу мадэлей з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў. Выбар загатовак з паперы, кардону, пілатамэрыйлаў да 20 мм, фанеры да 3 мм, дроту да 2 мм з прыпушкам на апрацоўку, дэталей канструктараў. Пачатковое мадэліраванне з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў. Зборка мадэлей па ўзору, тэхнічнаму рысунку, чарцяжы, апісанні на словах і па ўласнай задуме. Праверка якасці мадэлей.

Прыкладны пералік вырабаў. Простыя вырабы з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў; мадэлі-цацкі, мадэлі-сувеніры, мадэлі парашутаў, планёраў, самалётаў; плоскія паветраныя змеі; контурныя макеты і мадэлі аўтамабіляў і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя звесткі пра мадэліраванне, паняцце «мадэль», віды мадэлей;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выраб мадэлей з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў; паняцце «маршрутная карта»; парадак арганізацыі вучэбнага месца для пачатковага мадэліравання;

тэхналогію пачатковага мадэліравання з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў; зборку мадэлей па ўзору, тэхнічнаму рысунку, чарцяжы, апісанні на словах і па ўласнай задуме; патрабаванні да якасці мадэлей;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пачатковага мадэліравання; правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мадэліраваннем.

Вучні павінны ў м е ц ь:

распазнаваць віды мадэлей;

чытаць чарцяжы і тэхнічныя рысункі мадэлей з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў;

чытаць простыя маршрутныя і тэхналагічныя карты на выраб мадэлей з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў;

арганізоўваць вучэбнае месца для пачатковага мадэліравання;

выбіраць загатоўкі з прыпускам на апрацоўку, дэталі канструктараў, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вырабляць мадэлі з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў; збираць мадэлі па ўзору, тэхнічнаму рысунку, чарцяжы, апісанні на словах і па ўласнай задуме; правяраць якасць мадэлей;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для пачатковага мадэліравання; выконваць правілы бяспекі працы.

Пачатковае канструяванне (8 гадзін)

Канструяванне. Тэхнічнае канструяванне. Канструкцыя вырабу (устройства вырабу, віды злучэнняў дэталей вырабу і г. д.). Канструкцыйныя матэрыялы і іх віды.

Паняцце пра тыповыя дэталі. Віды тыповых дэталей. Злученні дэталей.

Мастацкае канструяванне. Кампазіцыйнае вырабу (форма вырабу, віды аздаблення дэталей вырабу і г. д.). Уласцівасці кампазіцый вырабу: сіметрычнасць і асиметрычнасць (сіметрыя і асиметрыя); статычнасць і дынамічнасць (статыка і дынаміка).

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне простых вырабаў з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для пачатковага канструявання. Тэхналогія пачатковага канструявання з плоскіх дэталей (папера, кардон, піламатэрыялы да 20 мм, фанера да 3 мм, дрот да 2 мм), з дэталей канструктараў. Зборка вырабаў па ўзору, тэхнічным рысунку, чарцяжы, апісанні на словах і па ўласнай задуме. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пачатковага канструявання. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з канструяваннем.

Графічныя работы. Чытанне эскізаў канструкций і кампазіцый простых вырабаў; чарцяжоў і тэхнічных рысункаў простых вырабаў з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў.

Лабараторныя работы. Азнямленне з відамі тыповых дэталей. Азнямленне з відамі злучэнняў дэталей.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для пачатковага канструявання. Чытанне простых маршрутных і тэхналагічных карт на выкананне вырабаў з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў. Выбар заготовак з паперы, кардона, піламатэрыялаў да 20 мм, фанеры да 3 мм, дроту да 2 мм з прыпускам на апрацоўку; дэталей канструктараў. Пачатковае тэхнічнае і мастацкае канструяванне з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў. Зборка вырабаў па ўзору, тэхнічным рэсунку, чарцяжы, апісанні на словах і па ўласнай задуме. Праверка якасці вырабаў.

Прыкладны пералік вырабаў. Простыя вырабы з плоскіх дэталей (матэрыял: папера, кардон, драўніна, метал), дэталей канструктараў; сувенірныя вырабы і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя звесткі пра канструяванне (тэхнічнае і мастацкае); паняцце «канструкцыя вырабу»; віды канструкцыйных матэрыялаў;

паняцце «тыпавая дэталь»; віды тыпавых дэталей; злучэнні дэталей;

агульныя звесткі пра мастацкае канструяванне; паняцце «кампазіцыя вырабу»; уласцівасці кампазіцыі вырабу: сіметрычнасць і асиметрычнасць, статычнасць і дынамічнасць;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне простых вырабаў з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для пачатковага канструявання;

тэхналогію выканання простых вырабаў з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў; зборку вырабаў па ўзору, тэхнічным рэсунку, чарцяжы, апісанні на словах і па ўласнай задуме; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пачатковага канструявання; правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з канструяваннем.

Вучні павінны ў м е ц ь:

вызначаць віды канструкцыйных матэрыялаў, тыповых дэталей; злучэнні дэталей;

адрозніваць і выкарыстоўваць уласцівасці кампазіцыі вырабу: сіметрычнасць і асиметрычнасць, статычнасць і дынамічнасць;

читаць эскізы канструкций і кампазіцый простых вырабаў; чарцяжы і тэхнічныя рысункі простых вырабаў з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў;

читаць простира маршрутныя і тэхналагічныя карты на выкананне вырабаў з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў;

арганізоўваць вучэбнае месца для пачатковага тэхнічнага і мастацкага канструявання з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў; выбіраць загатоўкі з прыпускам на апрацоўку, дэталі канструктараў, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць простира вырабы з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў; збіраць вырабы па ўзору, тэхнічнаму рысунку, чарцяжы, апісанні на словах і па ўласнай задуме; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для пачатковага канструявання; wykonваць праўлы бяспекі працы.

Мастацкая апрацоўка матэрыялаў (11 гадзін)

Выпалыванне па драўніне (9 гадзін)

Агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку матэрыялаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Паняцце пра выпальванне па драўніне. Віды відарысаў: контурнае, святоценяве, сілуэтнае. Паняцці «фон», «контур» і «сілуэт». Спосабы выпальвання: плоскае, глыбокое. Віды штрыхоўкі пры выпальванні: паралельнымі, перасякальнымі лініямі, неперасякальнымі адрезкамі, кропкамі.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры з элементамі выпальвання. Чытанне простира эскізаў і маршрутных карт на выпальванне па драўніне.

Вучэбнае месца для выпальвання па драўніне. Тэхналогія выпальвання па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпальванне па драўніне, шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для выпальвання па драўніне. Прыбор для выпальвання, устройства і прынцып дзеяння. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Графічныя работы. Чытанне простых эскізаў для выпальвання па драўніне.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для выпальвання па драўніне. Чытанне простых маршрутных карт для выпальвання па драўніне. Выбар загатовак з піламатэрыялаў да 20 мм і фанеры да 5 мм з прыпускам на апрацоўку. Выкананне выпальвання па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпальванне па драўніне, шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі. Праверка якасці вырабаў з фанеры.

Прыкладны пералік вырабаў. Дэкаратыўныя вырабы, якія выкананы з элементамі выпальвання па драўніне з відарысам кветак, птушак, жывёл, паруснікаў; мастацка аформленыя наборы апрацоўчых дошак для кухні; сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны ведаць:

агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку матэрыялаў;

паняцце «выпальванне па драўніне»; віды відарысаў: контурнае, святлоценявое, сілуэтнае; паняцці «фон», «контур» і «сілуэт»; спосабы выпальвання: плоскае, глыбоке; віды штрыхоўкі пры выпальванні: паралельнымі, перасякальнымі лініямі, неперасякальнымі адрезкамі, кропкамі;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры з элементамі выпальвання;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для выпальвання па драўніне; тэхналогію выпальвання па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпальванне па драўніне, шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для выпальвання па драўніне; прыбор для выпальвання, устройства і прынцып дзеяння; правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Вучні павінны ў м е ц ь:

распазнаваць віды відарысаў: контурнае, святлоценявое, сілуэтнае; вызначыць спосабы выпальвання: плоскае, глыбокое; выбіраць віды штрыхоўкі пры выпальванні: паралельнымі, перасякальнымі лініямі, неперасякальнымі адрезкамі, кропкамі;

чытаць простыя эскізы і маршрутныя карты для выпальвання па драўніне;

арганізоўваць вучэбнае месца для выпальвання па драўніне; выбіраць загатоўкі з піламатэрыялаў і фанеры з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць выпальванне па драўніне: падрыхтоўваць паверхню загатоўкі да нанясення малюнка, пераводзіць малюнак на загатоўку, выпальваць па драўніне, шліфаваць і аздабляць паверхню загатоўкі; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для выпальвання па драўніне; wykonваць правілы бяспекі працы.

Аплікацыя з саломкі (9 гадзін)

Агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку прыродных матэрыялаў. Прывядзены матэрыялы і іх віды. Саломка як прыродны матэрыял. Нарыхтоўка саломы культурных і дзікарослых раслін.

Паняцце пра аплікацыю з саломкі. Віды аплікацыі з саломкі. Падрыхтоўка саламяных стужак. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічная і тэхналагічная документацыя на выкананне простых вырабаў з саломкі. Чытанне простых эскізаў і маршрутных карт для аплікацыі з саломкі.

Вучэбнае месца для аплікацыі з саломкі. Тэхнологія аплікацыі з саломкі: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на

фон, перавод малюнка на паперу, падрыхтоўка саламяных стужак, наклейванне саламяных стужак на паперу, сушка саламяных стужак, выразанне дэталей малюнка з саламяных стужак, наклейванне дэталей малюнка на фон, сушка, аздабленне. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для аплікацыі з саломкі. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з маастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Графічныя работы. Чытанне простых эскізаў для аплікацыі з саломкі.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для аплікацыі з саломкі. Чытанне простых маршрутных карт на выкананне з элементамі аплікацыі з саломкі. Выбар загатовак з саломы з прыпускам на апрацоўку. Выкананне аплікацыі з саломкі: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на фон, перавод малюнка на паперу, падрыхтоўка саламяных стужак, наклейванне саламяных стужак на паперу, сушка саламяных стужак, выразанне дэталей малюнка з саламяных стужак, наклейванне дэталей малюнка на фон, сушка, аздабленне. Праверка якасці вырабаў з саломкі.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з элементамі аплікацыі з саломкі і з відарысам раслін, жывёл або птушак; дэкаратыўныя пано, маастацка аформленыя шкатулкі, сувенірныя вырабы і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя звесткі пра маастацкую апрацоўку прыродных матэрыялаў; віды прыродных матэрыялаў;

саломку як прыродны матэрыял; паняцце «аплікацыя з саломкі»; віды аплікацыі з саломкі; працэс падрыхтоўкі саламяных стужак;

графічную і тэхналагічную документацыю на выкананне простых вырабаў з саломкі;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для аплікацыі з саломкі;

тэхналогію аплікацыі з саломкі: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на фон, перавод малюнка на паперу, падрыхтоўка саламяных стужак, наклейванне саламяных стужак на паперу, сушка саламяных стужак, выразанне дэталей малюнка з саламяных стужак, наклейванне дэталей малюнка на фон, сушка, аздабленне; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для аплікацыі з саломкі; правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць віды прыродных матэрыялаў;

нарыхтоўваць салому культурных і дзікарослых раслін;

раскрываць паняцце «аплікацыя з саломкі»; распазнаваць віды аплікацыі з саломкі; выконваць падрыхтоўку саламяных стужак;

чытаць простыя эскізы і маршрутныя карты на вырабы з элементамі аплікацыі з саломкі;

арганізоўваць вучэбнае месца для аплікацыі з саломкі; выбіраць загатоўкі з саломы з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць аплікацыю з саломкі: выбіраць і падрыхтоўваць фон, пераводзіць малюнак на фон, пераводзіць малюнак на паперу, падрыхтоўваць саламяныя стужкі, наклейваць саламяныя стужкі на паперу, сушыць саламяныя стужкі, выразаць дэталі малюнка з саламяных стужак, наклейваць дэталі малюнка на фон, сушыць, аздабляць; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для аплікацыі з саломкі; выконваць правілы бяспекі працы.



VI КЛАС

АПРАЦОЎКА КАНСТРУКЦЫЙНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ (15 гадзін)

Апрацоўка драўніны (10 гадзін)

Разметка (рэйсмус, разметачны цыркуль). Струганне.

Шліфаванне. Свідраванне (ручное). Зборка дэталей
з драўніны на шрубах

Вучэбнае месца для ручной апрацоўкі піламатэрыйялаў і фанеры. Правілы бяспекі працы.

Агульныя звесткі пра лясную прамысловасць. Нарыхтоўка драўніны. Пароды драўніны: ліставая і хвойная. Асноўныя ўласцівасці драўніны. Агульныя паняцці пра ўласцівасці, якія вызначаюць зневінны выгляд (колер, тэкстура) драўніны.

Піламатэрыйялы, іх атрыманне і прымяненне. Віды піламатэрыйялаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыйялаў.

Графічнае дакументацыя на выкананне вырабаў з піламатэрыйялаў і фанеры. Асноўныя віды на чарцяжы.

Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем піламатэрыйялаў да 20 мм і фанеры да 3 мм. Віды тэхналагічных аперацый: разметка загатовак з драўніны (рэйсмус, разметачны цыркуль), струганне, шліфаванне, свідраванне драўніны (ручное), зборка дэталей з драўніны на шрубах. Віды шрубаў. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной апрацоўкі драўніны. Віды свердзелаў. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі ў лясной і дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне графічнай дакументацыі на выкананне вырабаў з піламатэрыйялаў і фанеры. Выкананне эскізаў і чарцяжоў простых вырабаў. Чытанне тэхнічных рысункаў.

Лабараторныя работы. Азнаямленне з пародамі драўніны. Азнаямленне з відамі піламатэрыйялаў. Азнаямленне з відамі свердзелаў.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной апрацоўкі піламатэрыйялаў і фанеры. Чытанне і распра-

цоўка тэхналагічных карт на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры. Выбар заготовак з піламатэрыялаў і фанеры з прыпускам на апрацоўку. Выкананне тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем піламатэрыялаў да 20 мм і фанеры да 3 мм: разметка заготовак з драўніны рэйсмусам і разметачным цыркулем, струганне, шліфаванне, свідраванне драўніны (ручное), зборка дэталей з драўніны на шрубах. Праверка якасці вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя звесткі пра лясную прамысловасць і нарыхтоўку драўніны;

пароды драўніны: ліставая і хвойная;

асноўныя ўласцівасці драўніны; агульныя паняцці ўласцівасцей, якія вызначаюць знешні выгляд (колер, тэкстура) драўніны;

віды піламатэрыялаў, іх атрыманне і прымянянне;

графічную дакументацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры, асноўныя віды на чарцяжы;

тэхналагічную дакumentацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной апрацоўкі піламатэрыялаў і фанеры;

азначэнні і тэхналогіі выканання тэхналагічных аперацый: разметка заготовак з драўніны (рэйсмус, разметачны цыркуль), струганне, шліфаванне, свідраванне драўніны (ручное), зборка дэталей з драўніны на шрубах; патрабаванні да якасці выканання тэхналагічных аперацый;

віды шрубаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной апрацоўкі драўніны; правілы бяспекі працы; віды свердзелаў;

прафесіі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць пароды драўніны: ліставая і хвойная;

вызначаць колер і тэкстуру розных парод драўніны;

распазнаваць розныя віды піламатэрыялаў;

чытаць і афармляць графічную дакументацыю на выкананне простых вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры, вызначаць асноўныя віды на чарцяжы;

чытаць і распрацоўваць тэхналагічную дакumentaцыю на выкананне простых вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной апрацоўкі піламатэрыялаў і фанеры;

выбіраць загатоўкі з піламатэрыялаў і фанеры з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперацыі: разметка загатовак з драўніны (рэйсмус, разметачны цыркуль), струганне, шліфаванне, свідраванне драўніны (ручное), зборка дэталей з драўніны на шруbach; правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

вызначаць віды шрубаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для ручной апрацоўкі драўніны; выконваць правілы бяспекі працы; вызначаць віды свердзелаў.

Апрацоўка металаў (6 гадзін)

Праўка. Разметка. Рэзка металаў нажніцамі.

Гібка. Шліфаванне

Вучэбнае месца для ручной апрацоўкі тонкаліставога металу. Правілы бяспекі працы.

Тонкаліставы метал, яго атрыманне і прымяненне. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу. Паняцце пра разгортку. Чарцёж разгорткі.

Тэхнологія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем тонкаліставога металу да 1 мм. Віды тэхналагічных аперацый: праўка, разметка загатовак з металаў, рэзка металаў нажніцамі, гібка, шліфаванне. Інструменты і прыстасаванні для ручной апрацоўкі металаў. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі ў металаапрацоўчай прамысловасці.

Графічна работа. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу. Выкананне чарцяжа разгорткі.

Лабараторная работа. Азнаямленне з тонкаліставым металам.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной апрацоўкі тонкаліставога металу. Чытанне і распрацоўка тэхналагічных карт на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу. Выбар загатовак з тонкаліставога металу з прыпускам на апрацоўку. Выкананне вырабаў з тонкаліставога металу да 1 мм: праўка, разметка загатовак з металаў, рэзка металаў нажніцамі, гібка, шліфаванне. Праверка якасці вырабаў з тонкаліставога металу.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

паняцце «тонкаліставы метал»;

працэсы атрымання і прымянення тонкаліставога металу; графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу; паняцце «разгортка»;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной апрацоўкі тонкаліставога металу;

азначэнні і тэхнalogіі выканання тэхналагічных аперацый: праўка, разметка загатовак з металаў, рэзка металаў нажніцамі, гібка, шліфаванне; патрабаванні да якасці выканання тэхналагічных аперацый;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной апрацоўкі тонкаліставога металу і правілы бяспекі працы;

прафесіі ў металаапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ў м е ц ь:

чытаць і афармляць графічную дакumentацыю на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу; выконваць чарцёж разгорткі;

чытаць і распрацоўваць тэхналагічныя карты на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной апрацоўкі тонка-ліставога металу;

выбіраць загатоўку з тонкаліставога металу з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперацыі: праўка, разметка загатовак з металаў, рэзка металаў нажніцамі, гібка, шліфаванне; правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для ручной апрацоўкі тонкаліставога металу; выконваць правілы бяспекі працы.

ТЭХNІЧНАЯ І МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦЬ (20 гадзін)

Тэхнічная творчасць (10 гадзін)

Аўтамадэліраванне (8 гадзін)

Аўтамадэліраванне. Віды і агульнае ўстройства аўтамадэлей. Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб аўтамадэлей. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для аўтамадэліравання. Тэхналогія вырабу асноўных дэталей і зборачных адзінак аўтамадэлей: кузава і хадавой часткі. Аздабленне аўтамадэлей. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для аўтамадэліравання. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з мадэліраваннем.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне графічнай дакументацыі на выраб аўтамадэлей.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для вырабу аўтамадэлей. Чытанне і распрацоўка маршрутных і тэхналагічных карт для вырабу аўтамадэлей. Выбар загатовак з паперы, кардону, піламатэрыялаў да 30 мм, фанеры да 5 мм, дроту да 2 мм, тонкаліставога металу да 2 мм з прыпускам на апрацоўку. Выраб асноўных дэталей і зборачных адзінак аўтамадэлей: кузава і хадавой часткі. Аздабленне аўтамадэлей. Праверка якасці мадэлей.

Прыкладны пералік вырабаў. Нескладаныя дзеючыя або нядзеючыя аўтамадэлі; мадэлі-копіі легкавых або грузавых аўтамабілей, мадэлі-сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя звесткі пра аўтамадэліраванне, віды і агульнае ўстройства аўтамадэлей;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выраб аўтамадэлей;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для аўтамадэліравання;

тэхналогію вырабу асноўных дэталей і зборачных адзінак аўтамадэлей: кузава і хадавой часткі; аздабленне аўтамадэлей; патрабаванні да якасці мадэлей;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для аўтамадэліравання і правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мадэліраваннем.

Вучні павінны ў м е ц ь:

распазнаваць віды і агульнае ўстройства аўтамадэлей;

читаць і афармляць графічную дакumentацыю на выраб аўтамадэлей;

читаць і распрацоўваць маршрутныя і тэхналагічныя карты на выраб аўтамадэлей;

арганізоўваць вучэбнае месца для вырабу аўтамадэлей; выбіраць загатоўку з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вырабляць асноўныя дэталі і зборачныя адзінкі аўтамадэлей; аздабляць аўтамадэлі, правяраць якасць мадэлей;

карыстацца інструментамі, прыладамі і вучэбным абсталяваннем для аўтамадэліравання; выконваць правілы бяспекі працы.

Канструяванне (8 гадзін)

Тэхнічнае канструяванне. Паняцце пра механізм. Віды механізмаў.

Мастацкае канструяванне. Уласцівасці кампазіцыі вырабу: прапарцыянальнасць і маштабнасць (прапорцыі і маштаб).

Графічна і тэхналагічна дакументацыя для канструявання вырабаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для канструявання вырабаў. Тэхналогіі канструявання і выканання вырабаў. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для канструування і выканання вырабаў. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з канструуваннем.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў канструкцый і кампазіцый вырабаў; чарцяжоў і тэхнічных рысункаў вырабаў.

Лабараторная работа. Азнаямленне з відамі механізмаў.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для канструування і выканання вырабаў. Чытанне і распрацоўка маршрутных і тэхналагічных карт для канструування і выканання вырабаў. Выбар заготовак з паперы, кардону, піламатэрыялаў да 20 мм, фанеры да 3 мм, дроту да 2 мм, тонкаліставога металу да 1 мм з прыпускам на апрацоўку. Канструуванне і выкананне вырабаў. Аздабленне вырабаў. Праверка якасці мадэлей.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з плоскіх і аб'ёмных дэталей (матэрыял: папера, кардон, драўніна, метал); сувенірныя вырабы і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны ведаць:

паняцце «механізм», віды механізмаў;

уласцівасці кампазіцыі вырабу: прапарцыянальнасць і маштабнасць;

графічную і тэхналагічную дакументацыю для канструування вырабаў;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для канструування і выканання вырабаў;

тэхналогію канструування і выканання вырабаў; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для канструявання і выканання вырабаў; правілы бяспекі працы; професіі, якія звязаны з канструяваннем.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць і выкарыстоўваць уласцівасці кампазіцыі вырабу: працарцыянальнасць і маштабнасць;

чытаць і выконваць эскізы канструкцый і кампазіцый вырабаў; чарцяжы і тэхнічныя рысункі вырабаў;

чытаць і распрацоўваць маршрутныя і тэхналагічныя карты для канструявання і выканання вырабаў;

арганізоўваць вучэбнае месца для канструявання і выканання вырабаў; выбіраць загатоўкі з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

канструяваць і выконваць вырабы; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для канструявання і вырабу прадметаў; выконваць правілы бяспекі працы.

Мастацкая апрацоўка матэрываляў (10 гадзін)

Прапільная разьба па драўніне (8 гадзін)

Агульныя звесткі пра разьбу па драўніне. Паняцце пра прапільную разьбу па драўніне лобзікам. Віды контураў: замкнёны і незамкнёны, зневінны і ўнутраны. Плоскія і аб'ёмныя вырабы. Эканомнае выкарыстанне матэрываляў.

Графічная документацыя на выкананне вырабаў з піламатэрываляў і фанеры з элементамі прапільнай разьбы. Чытанне і выкананне простых эскізаў для прапільнай разьбы па драўніне.

Тэхналагічная документацыя на выкананне вырабаў з піламатэрываляў і фанеры з элементамі прапільнай разьбы. Чытанне і распрацоўка простых маршрутных карт на вырабы з элементамі прапільнай разьбы па драўніне.

Вучэбнае месца для прапільнай разьбы па драўніне лобзікам. Тэхнологія прапільнай разьбы па драўніне для выканання плоскіх і аб'ёмных вырабаў: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да

нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам па знешнім і ўнутраным контурах прамых і хвалістых ліній, тупых і вострых вуглоў, шліфаванне, аздабленне. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для працільнай разьбы па драўніне. Ручны і электрычны лобзікі, устроіства і прынцып дзеяння. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з маастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне простых эскізаў для працільнай разьбы па драўніне.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для працільнай разьбы па драўніне ручным і электрычным лобзікамі. Чытанне і распрацоўка простых маршрутных карт на выкананне прадметаў з элементамі працільнай разьбы па драўніне. Выбар загатовак з піламатэрыялаў і фанеры з прыпускам на апрацоўку. Выкананне працільнай разьбы па драўніне для вырабу плоскіх і аб'ёмных прадметаў: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам па знешнім і ўнутраным контурах прамых і хвалістых ліній, тупых і вострых вуглоў, шліфаванне, аздабленне. Праверка якасці вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з элементамі працільнай разьбы па драўніне: паліцы, падстаўкі, рамкі для фотакартак; паліцы для кніг, аздаблення, дыскаў, касет; сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны ведаць:

агульныя звесткі пра разьбу па драўніне; паняцце «працільная разьба па драўніне»; віды контураў: замкнёны і незамкнёны, знешні і ўнутраны; плоскія і аб'ёмныя вырабы;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры з элементамі працільнай разьбы;

тэхналагічную дакументацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыйялаў і фанеры з элементамі прапільной разьбы;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для прапільной разьбы па драўніне лобзікам;

тэхналогію прапільной разьбы па драўніне для выканання плоскіх і аб'ёмных вырабаў: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам па знешнім і ўнутраным контурах прамых і хвалістых ліній, тупых і вострых вуглоў, шліфаванне, аздабленне; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для прапільной разьбы па драўніне; ручны і электрычны лобзікі, устройства і прынцып дзеяння; правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з маастацкай апрацоўкай матэрыйялаў.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць віды контураў: замкнёны і незамкнёны, знешні і ўнутраны;

читаць і выконваць простиля эскізы для прапільной разьбы па драўніне;

читаць і распрацоўваць простиля маршрутныя карты на выкананне прадметаў з элементамі прапільной разьбы па драўніне;

арганізоўваць вучэбнае месца для прапільной разьбы па драўніне ручным і электрычным лобзікамі; выбіраць загатоўкі з піламатэрыйялаў і фанеры з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыйял;

выконваць прапільную разьбу па драўніне для вырабу плоскіх і аб'ёмных прадметаў: падрыхтоўваць паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, пераводзіць малюнак на загатоўку, выпілоўваць лобзікам па знешнім і ўнутраным контурах прамыя і хвалістыя лініі, тупыя і вострыя вуглы, шліфаваць, аздабляць; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для прапільной разьбы па драўніне; ручным і электрычным лобзікамі; wykonваць правілы бяспекі працы.

Пляценне з саломкі (8 гадзін)

Паняцце пра пляценне з саломкі. Падрыхтоўка саламяных стужак. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў з саломкі. Чытанне і выкананне простых эскізаў, чытанне і распрацоўка простых маршрутных карт на выкананне простых вырабаў з элементамі пляцення з саломкі.

Вучэбнае месца для пляцення з саломкі. Тэхнолагія пляцення з саломкі: падрыхтоўка саломкі да пляцення, пляценне саламяных «павукоў»; выкананне плоскіх пляцёнак; сушка, аздабленне. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пляцення з саломкі. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай саломкі.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне простых эскізаў для пляцення з саломкі.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для пляцення з саломкі. Чытанне і распрацоўка простых маршрутных карт на выкананне вырабаў з элементамі пляцення з саломкі. Выбар загатовак з саломы з прыпускам на апрацоўку. Выкананне пляцення з саломкі: падрыхтоўка саломкі да пляцення, пляценне саламяных «павукоў», выкананне плоскіх пляцёнак; сушка, аздабленне. Праверка якасці вырабаў з саломкі.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з элементамі пляцення з саломкі: саламянія «павукі»; плоскія пляцёнкі (сурвэткі, дэкаратыўныя вырабы), сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны ведаць:

паняцце «пляценне з саломкі», падрыхтоўку саламяных стужак;

графічную і тэхналагічную дакumentацыю на выкананне вырабаў з саломкі;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для пляцення з саломкі;

тэхналогію пляцення з саломкі: падрыхтоўка саломкі да пляцення, пляценне саламяных «павукоў»; выкананне плоскіх пляцёнак; сушка, аздабленне; патрабаванні да якасці вырабаў; інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пляцення з саломкі; правілы бяспекі працы; прафесіі, якія звязаны з маастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Вучні павінны ў м е ц ь:

падрыхтоўваць саламяныя стужкі;

чытаць і выконваць простыя эскізы для пляцення з саломкі;

чытаць і распрацоўваць простыя маршрутныя карты на выкананне вырабаў з элементамі пляцення з саломкі;

арганізоўваць вучэбнае месца для пляцення з саломкі; выбіраць загатоўкі з саломы з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць пляценне з саломкі: падрыхтоўваць саломку да пляцення, ажыццяўляць пляценне саламяных «павукоў», рабіць плоскія пляцёнкі, сушыць, аздабляць;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для пляцення з саломкі; wykonваць правілы бяспекі працы.



VII КЛАС

АПРАЦОЎКА КАНСТРУКЦЫЙНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ (13/26 гадзін)

Апрацоўка драўніны (6/12 гадзін)

Пілаванне (уздоўж валокнаў). Дзяўбанне.
Свідраванне (механічнае). Зборка дэталей
з драўніны на шыпах

Вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў. Правілы бяспекі працы.

Галоўныя разрэзы ствала дрэва. Будова драўніны на папяроchnym разрэзе ствала дрэва¹. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Ліставыя драўняныя матэрыялы, *iх атрыманне і прымяненне*. Віды лістовых драўняных матэрыялаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з піламатэрыялаў да 30 мм і лістовых драўняных матэрыялаў. Віды тэхналагічных аперацый: пілаванне (уздоўж валокнаў), дзяўбанне, свідраванне драўніны (механічнае), зборка дэталей з драўніны на шыпах. Віды пілавання. Элементы шыпавага злучэння. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной і механічнай апрацоўкі драўніны. Віды нажовак. Прызначэнне і ўстройства свідравальнага станка. Настройка свідравальнага станка і прыёмы кіравання ім. Якасць выканання тэхналагічнай аперацыі. Правілы бяспекі працы.

Прафесій ў дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Графічныя работы. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў.

¹ Курсівам вылучаецца змест вучэбнай праграмы, які вывучаецца дадатковая ўстанова агульнай сярэдняй адукацыі ў VII—VIII класах у параўнанні з гімназіямі і спецыялізаванымі ліцэямі.

Лабараторныя работы. Азнаямленне з будовай драўніны на папярочным разрэзе ствала дрэва. Азнаямленне з відамі лістовых драўняных матэрыялаў. Азнаямленне з устроіствамі свідравальнаага станка.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў. Распрацоўка тэхналагічных карт на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў. Выбар загатовак з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў з прыпускам на апрацоўку. Выкананне тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем піламатэрыялаў да 30 мм і лістовых драўняных матэрыялаў: пілаванне (уздоўж валокнаў), дзяёбанне (правушын і гнёздаў), свідраванне драўніны (механічнае), зборка дэталей з драўніны на шыпах. Праверка якасці выканання тэхналагічных аперацый з піламатэрыялаў і фанеры.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

гaloўныя разрэзы ствала дрэва, будову драўніны на папярочным разрэзе ствала дрэва;

віды лістовых драўняных матэрыялаў, іх атрыманне і прымененне;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў;

азначэнні і тэхналогіі выканання тэхналагічных аперацый: пілаванне (уздоўж валокнаў), дзяёбанне, свідраванне драўніны (механічнае), зборка дэталей з драўніны на шыпах; патрабаванні да якасці выканання тэхналагічных аперацый;

віды пілавання;

элементы шыпавага злучэння;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной і механічнай апрацоўкі драўніны і правілы бяспекі працы;

віды нажовак;

прызначэнне, устройства і настройку свідравальнаага станка;
прыёмы кіравання ім;
прафесіі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ў м е ц ь:

вызначаць асноўныя часткі драўніны на папяроначным разрэзе ствала дрэва;

распазнаваць віды лістовых драўніных матэрыялаў;

читаць і афармляць графічную дакументацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўніных матэрыялаў;

распрацоўваць тэхналагічныя карты на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўніных матэрыялаў;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўніных матэрыялаў;

выбіраць загатоўкі з піламатэрыялаў і лістовых драўніных матэрыялаў з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперацыі: пілаванне (уздоўж валокнаў), дзяюбанне, свідраванне драўніны (механічнае), зборка дэталей з драўніны на шыпах; правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

вызначаць віды пілавання;

адрозніваць элементы шыпавага злучэння;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для ручной і механічнай апрацоўкі драўніны; выконваць правілы бяспекі працы;

адрозніваць віды нажовак;

настройваць свідравальны станок і кіраваць ім.

Апрацоўка металаў (7/14 гадзін)

Рубка металаў. Рэзка металаў нажоўкай.
Апілоўванне. Свідраванне металаў

Вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі тонка-ліставога металу. Правілы бяспекі працы.

Агульныя звесткі пра чорныя металы і сплавы, іх асноўныя ўласцівасці. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем тонкаліставога металу да 2 мм. Віды тэхналагічных аперацый: рубка, рэзка металу нажоўкай, апілоўванне, свідраванне металу. Інструменты і прыстасаванні для ручной і механічнай апрацоўкі металу. Кантрольна-вымяральныя інструменты. Прызначэнне і ўстройства штангенцыркуля. Віды напільнікаў. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі ў металаапрацоўчай прамысловасці.

Графічныя работы. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу.

Лабараторныя работы. Азнаямленне з чорнымі металамі і сплавамі. Азнаямленне з відамі напільнікаў.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі тонкаліставога металу. Распрацоўка тэхналагічных карт на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу. Выбар загатовак з тонкаліставога металу з прыпускам на апрацоўку. Выкананне тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем тонкаліставога металу да 2 мм: рубка, рэзка металу нажоўкай, апілоўванне, свідраванне металу. Вымярэнне дэталей штангенцыркулем. Праверка якасці выканання тэхналагічных аперацый з тонкаліставога металу.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя звесткі пра чорныя металы і сплавы, іх асноўныя ўласцівасці;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі тонкаліставога металу;

азначэнні і тэхналогіі выканання тэхналагічных аперацый: рубка, рэзка металу нажоўкай, апілоўванне, свідраванне металу; патрабаванні да якасці выканання тэхналагічных аперацый;

інструменты і прыстасаванні для ручной і механічнай апрацоўкі тонкаліставога металу і правілы бяспекі працы; кантрольна-вымяральныя інструменты; прызначэнне і ўстройства штангенцыркуля; віды напільнікаў; настройку свідравальнага станка; прыёмы кіравання ім; прафесій у металаапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць чорныя металы і сплавы;

читаць і афармляць графічную дакументацыю на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу;

распрацоўваць тэхналагічныя карты на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі тонкаліставога металу;

выбіраць загатоўкі з тонкаліставога металу з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперацыі: рубка, рэзка металу нажоўкай, апілоўванне, свідраванне металу;

правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

карыйстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для ручной і механічнай апрацоўкі тонкаліставога металу; выконваць правілы бяспекі працы;

выкарыстоўваць кантрольна-вымяральныя інструменты, штангенцыркуль;

вызначаць віды напільнікаў;

настройваць свідравальны станок і кіраваць ім.

ТЭХНІЧНАЯ І МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСТЬ (22/44 гадзіны)

Тэхнічная творчасць (11/22 гадзіны)

Авіямадэліраванне (9/18 гадзін)

Агульныя звесткі пра лятальныя апараты. Класіфікацыя лятальных апаратуя.

Авіямадэліраванне. Віды і агульнае ўстройства авіямадэлей. Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб авіямадэлей. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для авіямадэліравання. Тэхналогія вырабу асноўных дэталей і зборачных адзінак авіямадэлей: фюзеляжа, крыла, кіля, стабілізатора; *вінтаматорнай устаноўкі*. Аздабленне авіямадэлей. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для авіямадэліравання. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з мадэліраваннем.

Графічныя работы. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выраб авіямадэлей.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для вырабу авіямадэлей. Чытанне і распрацоўка маршрутных і тэхналагічных карт для вырабу авіямадэлей. Выбар заготовак з паперы, кардону, піламатэрыялаў да 30 мм, ліставых драўняных матэрыялаў (фанера да 5 мм), дроту да 2 мм, тонкаліставога металу да 2 мм, пенапласту з прыпускам на апрацоўку. Выраб асноўных дэталей і зборачных адзінак авіямадэлей: фюзеляжа, крыла, кіля, стабілізатора; *вінтаматорнай устаноўкі*. Аздабленне авіямадэлей. Праверка якасці мадэлей.

Прыкладны пералік вырабаў. Нескладаныя мадэлі пла-нёраў: *вольналятальныя мадэлі самалётаў*; настольныя мадэлі-копіі самалётаў, авіямадэлі вольнай канструкцыі (па ўказанні настаўніка або *на ўласнай задуме*), мадэлі-сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя звесткі пра лятальныя апараты; класіфікацыю лятальных апаратуў;

агульныя звесткі пра авіямадэліраванне; віды і агульнае ўстройства авіямадэлей;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выраб авіямадэлей;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для авіямадэліравання;

тэхналогію вырабу асноўных дэталей і зборачных адзінак авіямадэлей: фюзеляжа, крыла, кіля, стабілізатора; *вінта-*

маторнай устаноўкі; аздабленне авіямадэлей; патрабаванні да якасці мадэлей; інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для авіямадэліравання і правілы бяспекі працы; прафесіі, якія звязаны з мадэліраваннем.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць віды і вызначаць асноўныя дэталі авіямадэлей; чытаць і афармляць графічную і тэхналагічную дакументацыю на выраб авіямадэлей;

чытаць і распрацоўваць маршрутныя і тэхналагічныя карты на выраб авіямадэлей;

арганізоўваць вучэбнае месца для вырабу авіямадэлей; выбіраць загатоўкі з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць асноўныя дэталі і зборачныя адзінкі авіямадэлей: фюзеляж, крыло, кіль, стабілізатор; *вінтаматорную ўстаноўку*; аздабляць авіямадэлі; правяраць якасць мадэлей;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для авіямадэліравання; wykonваць правілы бяспекі працы.

Канструяванне (9/18 гадзін)

Тэхнічнае канструяванне. Паняцце пра машину. *Віды машины. Прынцыпы канструявання.*

Мастацкае канструяванне. Уласцівасці кампазіцыі вырабу: контрастнасць і нюанснасць (кантраст і нюанс).

Графічная і тэхналагічная дакументацыя для канструявання і выканання вырабаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для канструявання і выканання вырабаў. Тэхнолагія канструявання і выканання вырабаў. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для канструявання і выканання вырабаў. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Творчае праектаванне. Творчы праект. Глумачальная за піска.

Прафесіі, якія звязаны з канструяваннем.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў канструкцый і кампазіцый вырабаў; афармленне графічнай дакументацыі на выкананне вырабаў.

Лабараторная работа. Азнаямленне з відамі машын.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для канструявання і выканання вырабаў. Чытанне і распрацоўка маршрутных і тэхналагічных карт для канструявання і выканання вырабаў. Выбар заготовак з паперы, кардону, піламатэрыялаў да 30 мм, лістовых драўніных матэрыялаў (фанера да 5 мм), дроту да 2 мм, тонкаліставога металу да 2 мм, пенапласту з прыпушкам на апрацоўку. Канструяванне і выкананне вырабаў. Аздабленне вырабаў. Праверка якасці мадэлей.

Творчае проектирование.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з плоскіх і аб'ёмных дэталей (матэрыял: папера, кардон, драўніна, метал); сувенірныя вырабы і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

паняцце «машина»; віды машин; прынцыпы канструявання; уласцівасці кампазіцыі вырабу: кантрастнасць і нюанснасць;

графічную і тэхналагічную дакументацыю для канструявання вырабаў;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для канструявання і выканання вырабаў;

тэхналогію канструявання і выканання вырабаў; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прылады і вучэбнае абсталяванне для канструявання і выканання вырабаў і правілы бяспекі працы;

творчае проектирование; творчы проект, тлумачальную записку;

графесii, якія звязаны з канструеванием.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць і выкарыстоўваць уласцівасці кампазіцыі вырабу: кантрастнасць і нюанснасць;

чытаць і выконваць эскізы канструкцый і кампазіцый вырабаў; афармляць графічную дакументацыю для канструявання і выканання вырабаў;

чытаць і распрацоўваць маршрутныя і тэхналагічныя карты для канструявання і выканання вырабаў;

арганізоўваць вучэбнае месца для канструявання і выканання вырабаў; выбіраць загатоўкі з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

канструяваць і выконваць вырабы; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для канструявання і выканання вырабаў; выконваць правілы бяспекі працы;

ажыццяўляць творчае проектаванне.

Мастацкая апрацоўка матэрыялаў (11/22 гадзіны)

Контурная разьба па драўніне (9/18 гадзін)

Разьба па драўніне (нож, стамеска). Матэрыял для разьбы па драўніне. Асноўныя прыёмы разьбы па драўніне.

Паняцце пра контурную разьбу па драўніне. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічнае дакументацыя на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры з элементамі контурнай разьбы.

Вучэбнае месца для контурнай разьбы па драўніне. Тэхнолагія контурнай разьбы па драўніне з простым узорам: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне нажом-касяком, вугалковай і паўкруглай стамескамі, шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для контурнай разьбы па драўніне. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў для контурнай разьбы па драўніне.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для контурнай разьбы па драўніне. Чытанне і распрацоўка маршрутных карт на выкананне вырабаў з элементамі контурнай разьбы па драўніне. Выбар загатовак з піламатэрыялаў да 30 мм і фанеры да 5 мм з прыпускам на апрацоўку. Выкананне контурнай разьбы па драўніне з простым узорам: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне нажом-касяком, вугалковай і паўкруглай стамескамі, шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі. Праверка якасці вырабаў.

Творчае праектаванне вырабаў з элементамі контурнай разьбы па драўніне.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з элементамі контурнай разьбы па драўніне: пано, наборы апрацоўчых дошак, дэкаратыўныя вырабы, сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны ведаць:

агульныя звесткі пра разьбу па драўніне з выкарыстаннем нажа, стамескі; матэрыял для разьбы па драўніне;

асноўныя прыёмы разьбы па драўніне;

паняцце «контурная разьба па драўніне»;

графічную і тэхналагічную документацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры з элементамі контурнай разьбы;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для контурнай разьбы па драўніне;

тэхналогію контурнай разьбы па драўніне з простым узорам: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне нажом-касяком, вугалковай і паўкруглай стамескамі, шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для контурнай разьбы па драўніне і правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Вучні павінны ўмеець:

вызначаць матэрыял для разьбы па драўніне;

выконваць асноўныя прыёмы разъбы па драўніне;
чытаць і выконваць эскізы для контурнай разъбы па драўніне;

чытаць і распрацоўваць маршрутныя карты на выкананне вырабаў з элементамі контурнай разъбы па драўніне;

арганізоўваць вучэбнае месца для контурнай разъбы па драўніне; выбіраць загатоўкі з піламатэрыялаў і фанеры з прыпушкам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць контурную разъбу па драўніне з простым узорам: падрыхтоўваць паверхню загатоўкі да нанясення малюнка, пераводзіць малюнак на загатоўку, выконваць разъбу па драўніне нажом-касяком, вугалковай і паўкруглай стамескамі, шліфаваць і аздабляць паверхню загатоўкі; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для контурнай разъбы па драўніне; выконваць правілы бяспекі працы;

ажыццяўляць творчае праектаванне вырабаў з элементамі контурнай разъбы па драўніне;

прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Аплікацыя і пляценне з бяросты (9/18 гадзін)

Агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку бяросты. Бяроста як прыродны матэрыял. Нарыхтоўка бяросты.

Паняцце пра аплікацыю з бяросты. Падрыхтоўка бяросты. *Паняцце пра пляценне з бяросты. Падрыхтоўка берасцяных стужак.* Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў з бяросты.

Вучэбнае месца для аплікацыі з бяросты. Тэхнологія аплікацыі з бяросты: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на фон, перавод малюнка на паперу, падрыхтоўка бяросты, наклейванне бяросты на паперу, сушка бяросты, выразанне дэталей малюнка з бяросты, наклейванне дэталей малюнка на фон, сушка, аздабленне. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для аплікацыі з бяросты. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Вучэбнае месца і абсталяванне для пляцення з бяросты. Тэхналогія пляцення з бяросты: падрыхтоўка бяросты да пляцення, выраб берасцяных стужак, пляценне з берасцяных стужак. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пляцення з бяросты. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з маастацкай апрацоўкай матэрываў.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў для аплікацыі і пляцення з бяросты.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для аплікацыі і пляцення з бяросты. Чытанне і распрацоўка маршрутных карт на выкананне вырабаў з элементамі аплікацыі і пляцення з бяросты. Выбар загатовак з бяросты з прыпускам на апрацоўку. Выкананне аплікацыі з бяросты: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на фон, перавод малюнка на паперу, падрыхтоўка бяросты, наклейванне бяросты на паперу, сушка бяросты, выражанне дэталей малюнка з бяросты, на克莱йванне дэталей малюнка на фон, сушка, аздабленне. Выкананне пляцення з бяросты: падрыхтоўка бяросты да пляцення, выраб берасцяных стужак, пляценне з берасцяных стужак. Праверка якасці вырабаў з бяросты.

Творчае праектаванне вырабаў з элементамі аплікацыі і пляцення з бяросты.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з элементамі аплікацыі і пляцення з бяросты: дэкаратыўныя панно розных кампазіцый, дэкаратыўныя вырабы з элементамі пляцення з берасцяных стужак, берасцянкі для захавання сыпучых прадуктаў, кошыкі і вазачкі, сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны ведаць:

агульныя звесткі пра маастацкую апрацоўку бяросты;
бяросту як прыродны матэрываў; нарыхтоўку бяросты;
паняцці «аплікацыя з бяросты» і «пляценне з бяросты»;
графічную і тэхналагічную документацыю на выкананне вырабаў з бяросты;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для аплікацыі і пляцення з бяросты;

тэхналогію аплікацыі з бяросты: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на фон, перавод малюнка на паперу, падрыхтоўка бяросты, наклейванне бяросты на паперу, сушка бяросты, выразанне дэталей малюнка з бяросты, наклейванне дэталей малюнка на фон, сушка, аздабленне; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для аплікацыі з бяросты і правілы бяспекі працы;

тэхналогію пляцення з бяросты: падрыхтоўка бяросты да пляцення, выраб берасцяных стужак, пляценне з берасцяных стужак; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пляцення з бяросты і правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай бяросты.

Вучні павінны ў м е ц ь:

нарыхтоўваць бяросту;

выконваць падрыхтоўку бяросты і берасцяных стужак;

читаць і wykonваць эскізы для аплікацыі і пляцення з бяросты;

читаць і распрацоўваць маршрутныя карты на выкананне вырабаў з элементамі аплікацыі і пляцення з бяросты;

арганізоўваць вучэбнае месца для аплікацыі і пляцення з бяросты; выбіраць загатоўкі з бяросты з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць аплікацыю з бяросты: выбіраць і падрыхтоўваць фон, пераводзіць малюнак на фон, пераводзіць малюнак на паперу, падрыхтоўваць бяросту, наклейваць бяросту на паперу, сушиць бяросту, выразаць дэталі малюнка з бяросты, наклейваць дэталі малюнка на фон, сушиць, аздабляць; правяраць якасць вырабаў;

выконваць пляценне з бяросты: падрыхтоўваць бяросту да пляцення, рабіць берасцяныя стужкі, wykonваць пляченне з берасцяных стужак; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для аплікацыі і пляцення з бяросты; wykonваць правілы бяспекі працы;

ажыццяўляць творчое праектаванне вырабаў з элементамі аплікацыі і пляцення з бяросты.

VIII КЛАС

АПРАЦОЎКА КАНСТРУКЦЫЙНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ (13/26 гадзін)

Апрацоўка драўніны (7/14 гадзін)

Струганне і шліфаванне драўніны (вонкавых цыліндрыйчных паверхняў). Тачэнне драўніны (вонкавых цыліндрыйчных і канічных паверхняў)

Вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў. Правілы бяспекі працы.

Заганы драўніны: сучкі, трэшчыны і інш. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем піламатэрыялаў да 50 мм і лістовых драўняных матэрыялаў. Віды тэхналагічных аперацый: струганне і шліфаванне драўніны (вонкавых цыліндрыйчных паверхняў), тачэнне драўніны (вонкавых цыліндрыйчных і канічных паверхняў). Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной і механічнай апрацоўкі драўніны. Прызначэнне і ўстройства такарнага станка па апрацоўцы драўніны. Настройка такарнага станка і прыёмы кіравання ім. Устаноўка і замацаванне загатоўкі на станку. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Графічныя работы. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў.

Лабараторныя работы. Азняамленне з заганамі драўніны. Азняамленне з устроіствам такарнага станка.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў. Чытанне і распрацоўка тэхналагічных карт на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драў-

няных матэрыялаў. Выбар загатовак з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў з прыпускам на апрацоўку. Выкананне тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем піламатэрыялаў да 50 мм і лістовых драўняных матэрыялаў: струганне і шліфаванне драўніны (вонкавых цыліндрыйчных паверхняў), тачэнне драўніны (вонкавых цыліндрыйчных і канічных паверхняў). Устаноўка і замацаванне загатоўкі на станку. Праверка якасці выканання тэхналагічных аперацый з піламатэрыялаў і фанеры.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

заганы драўніны: сучкі, трэшчыны і інш.;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў;

азначэнні і тэхналогіі выканання тэхналагічных аперацый: струганне і шліфаванне драўніны (вонкавых цыліндрыйчных паверхняў), тачэнне драўніны (вонкавых цыліндрыйчных і канічных паверхняў); патрабаванні да якасці выканання тэхналагічных аперацый;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной і механічнай апрацоўкі драўніны і правілы бяспекі працы;

прывізначенне, устройства і настройку такарнага станка, прыёмы кіравання ім;

прафесіі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць заганы драўніны: сучкі, трэшчыны і інш.;

читаць і афармляць графічную документацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў;

читаць і распрацоўваць тэхналагічныя карты на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і ліставых драўняных матэрыялаў;

выбіраць загатоўкі з піламатэрыялаў і ліставых драўняных матэрыялаў з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперацыі: струганне і шліфаванне драўніны (вонкавых цыліндрыйных паверхняў), тачэнне драўніны (вонкавых цыліндрыйных і канічных паверхняў); правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

карыстацца інструментамі, прыладамі і вучэбным абсталяваннем для ручной і механічнай апрацоўкі драўніны; выконваць правілы бяспекі працы;

настройваць такарны станок і кіраваць ім; устанаўліваць і замацоўваць загатоўкі на станку.

Апрацоўка металаў (6/12 гадзін)

Тачэнне металаў (вонкавых цыліндрыйных паверхняў).

Зборка дэталей з металаў на заклёпках

Вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі тонкалістравога металу, дроту і сартавога пракату. Правілы бяспекі працы.

Сталь і яе віды. Сартавы пракат, яго віды, *атрыманне і прымяненне.* Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем тонкалістравога металу, дроту (да 4 мм) і сартавога пракату. Віды тэхналагічных аперацый: тачэнне металаў (вонкавых цыліндрыйных паверхняў), зборка дэталей з металу на заклёпках. Інструменты і прыстасаванні для ручной і механічнай апрацоўкі металаў. Прывізначенне і ўстройства такарна-вінтэрэзнага станка. Настройка такарна-вінтэрэзнага станка і прыёмы кіравання ім. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы бяспекі працы.

Прафесій ўметалаапрацоўчай прамысловасці.

Графічныя работы. Чытанне і афармленне графічнай документацыі на выкананне вырабаў з тонкалістравога металу, дроту і сартавога пракату.

Лабараторныя работы. Азнаямленне з відамі сталі. Азнямленне з відамі сартавога пракату. Азнямленне з устройствам такарнага станка.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі тонкаліставога металу, дроту і сартавога пракату. Чытанне і распрацоўка тэхналагічных карт на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу, дроту і сартавога пракату. Выбар загатовак з тонкаліставога металу, дроту і сартавога пракату з прыпускам на апрацоўку. Выкананне тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем тонкаліставога металу, дроту (да 4 мм) і сартавога пракату: тачэнне металаў (вонкавых цыліндрычных паверхняў), зборка дэталей з металу на заклёнках. Устаноўка і замацаванне загатоўкі і такарных разцоў на станку. Падразданне тарцоў і адразданне загатовак. Праверка якасці выканання тэхналагічных аперацый з тонкаліставога металу, дроту і сартавога пракату.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

сталь і яе віды;

паняцце «сартавы пракат»; віды сартавога пракату; *працэсы атрымання і прымянення сартавога пракату;*

парадак арганізацыі вучэбнага месца для апрацоўкі тонкаліставога металу, дроту і сартавога пракату;

азначэнні і тэхналогіі выканання тэхналагічных аперацый: тачэнне металаў (вонкавых цыліндрычных паверхняў), зборка дэталей з металу на заклёнках; патрабаванні да якасці выканання тэхналагічных аперацый;

інструменты і прыстасаванні для ручной і механічнай апрацоўкі металаў і правілы бяспекі працы;

прызначэнне, устройства і настройку такарна-вінтарэзнага станка, прыёмы кіравання ім;

прафесій ў металаапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ў м е ц ь:

вызначаць віды сталі;

вызначаць віды сартавога пракату;

чытаць і афармляць графічную дакументацыю на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу, дроту і сартавога пракату;

чытаць і распрацоўваць тэхналагічныя карты на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу, дроту і сартавога пракату;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі тонкаліставога металу, дроту і сартавога пракату;

выбіраць загатоўкі з тонкаліставога металу, дроту і сартавога пракату з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперацыі: тачэнне металаў (вонкавых цыліндрычных паверхняў), зборка дэталей з металу на заклёпках; правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

карыстацца інструментамі і прыстасаваннямі, вучэбным абсталяваннем для ручной і механічнай апрацоўкі металаў; выконваць правілы бяспекі працы;

настройваць такарна-вінтарэзны станок і кіраваць ім; устанаўліваць і замацоўваць загатоўкі і такарныя разцы на станку; падразаць тарцы і адразаць загатоўкі.

ТЭХNІЧНАЯ I МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦЬ (22/44 гадзіны)

Тэхнічная творчасць (11/22 гадзіны)

Суднамадэліраванне (9/18 гадзін)

Агульныя звесткі пра судны і караблі. Класіфікацыя суднаў і караблёў.

Суднамадэліраванне. Віды і агульная будова суднамадэлей.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб суднамадэлей. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для суднамадэліравання. Тэхнолагія вырабу асноўных дэталей і зборачных адзінак суднамадэлей: корпуса, палубнай надбудовы. Спосабы вырабу корпусаў з паперы, пенапласту, драўніны. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для суднамадэліравання. Якасць мадэлей. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з мадэліраваннем.

Графічныя работы. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выраб простых суднамадэлей.

Лабараторная работа. Азнаямленне з відамі суднамадэлей.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для вырабу суднамадэлей. Чытанне і распрацоўка маршрутных і тэхналагічных карт для вырабу суднамадэлей. Выбар загатовак з паперы, кардону, піламатэрыялаў да 50 мм, ліставых драўняных матэрыялаў (фанера да 5 мм), дроту да 4 мм, тонкалістага металу да 2 мм, сартавога пракату, пенапласту з прыпускам на апрацоўку. Выраб асноўных дэталей і зборачных адзінак простых суднамадэлей: корпуса, палубнай надбудовы. Праверка якасці мадэлей.

Творчае праектаванне ў суднамадэліраванні.

Прыкладны пералік вырабаў. Простыя сілуэтныя суднамадэлі (яхта, ракетны катар, падводная лодка і інш.); мадэлі суднаў і караблёў; настольныя мадэлі-копіі суднаў і караблёў; мадэлі-сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

агульныя звесткі пра судны і караблі; класіфікацыю суднаў і карабллёў;

агульныя звесткі пра суднамадэліраванне; віды і агульную будову суднамадэлей;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выраб простых суднамадэлей;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для суднамадэліравання;

тэхналогію вырабу асноўных дэталей і зборачных адзінак суднамадэлей: корпуса, палубнай надбудовы; спосабы вырабу корпусаў з паперы, пенапласту, *драўніны*; патрабаванні да якасці мадэлей;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для суднамадэліравання, правілы бяспекі працы;

прафесій, якія звязаны з мадэліраваннем.

Вучні павінны ў м е ц ь:

вызначаць віды суднаў і караблёў;

адрозніваць віды і раскрываць агульную будову суднамадэлей;

чытаць і афармляць графічную дакументацыю на выраб простых суднамадэлей;

чытаць і распрацоўваць маршрутныя і тэхналагічныя карты для вырабу простых суднамадэлей;

арганізоўваць вучэбнае месца для вырабу суднамадэлей; выбіраць загатоўкі з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вырабляць асноўныя дэталі і зборачныя адзінкі простых суднамадэлей: корпус, палубную надбудову; правяраць якасць мадэлей;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для суднамадэліравання; выконваць правілы бяспекі працы.

Канструяванне (9/18 гадзін)

Тэхнічнае канструяванне. Спосабы канструявання.

Мастацкае канструяванне. Уласцівасці кампазіцыі вырабу: метрычнасць і рытмічнасць (метр, метрычны паўтор і рытм, рытмічны паўтор).

Графічная і тэхналагічная дакumentацыя для канструявання і выканання вырабаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для канструявання і выканання вырабаў. Тэхнalogіі канструявання і выканання вырабаў. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для канструявання і выканання вырабаў. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Творчае праектаванне. Этапы творчага праектавання.
Абарона творчых праектаў.

Прафесій, якія звязаны з канструяваннем.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў канструкцый і кампазіцый вырабаў; афармленне графічнай дакументацыі на канструяванне і выкананне вырабаў.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для канструявання і выканання вырабаў. Чытанне і распрацоўка

маршрутных і тэхналагічных карт для канструявання і выканання вырабаў. Выбар заготовак з паперы, кардону, піламатэрыялаў да 50 мм, лістовых драўніных матэрыялаў (фанера да 5 мм), дроту да 4 мм, тонкаліставога металу да 2 мм, сартавога пракату, пенапласту з прыпускам на апрацоўку. Канструяванне і выкананне вырабаў. Аздабленне вырабаў. Праверка якасці вырабаў.

Творчае праектаванне.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з плоскіх і аб'ёмных дэталей (матэрыял: папера, кардон, драўніна, метал); сувенірныя вырабы і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны ведаць:

спосабы канструявання;

уласцівасці кампазіцыі вырабу: метрычнасць і рытмічнасць; графічную і тэхналагічную дакументацыю для канструявання і выканання вырабаў;

парадак арганізацыі рабочага месца для канструявання і выканання вырабаў;

тэхналогіі для канструявання і выканання вырабаў; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для канструявання і выканання вырабаў і правілы бяспекі працы;

творчае праектаванне; этапы творчага праектавання; абарону творчых праектаў;

прафесіі, якія звязаны з канструяваннем.

Вучні павінны ўмеець:

вызначаць спосабы канструявання;

адрозніваць і выкарыстоўваць уласцівасці кампазіцыі вырабу: метрычнасць і рытмічнасць;

читаць і выконваць эскізы канструкцый і кампазіцый вырабаў; афармляць графічную дакumentацыю для канструявання і выканання вырабаў;

читаць і распрацоўваць маршрутныя і тэхналагічныя карты для канструявання і выканання вырабаў;

арганізоўваць вучэбнае месца для канструявання і выканання вырабаў; выбіраць загатоўкі з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

канструываць і выконваць вырабы; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для канструявання і выканання вырабаў; выконваць правілы бяспекі працы.

Мастацкая апрацоўка матэрыялаў (11/22 гадзіны)

Геаметрычная разьба па драўніне (9/18 гадзін)

Паняцце пра геаметрычную разьбу па драўніне. Элементы геаметрычнай разьбы: прамалінейныя (двуухгранныя, трохгранныя, чатырохгранныя) выемкі. Узоры геаметрычнай разьбы: трохвугольнікі, змейкі, зорачкі і інш. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў з элементамі геаметрычнай разьбы.

Вучэбнае месца для геаметрычнай разьбы па драўніне. Тэхналогія геаметрычнай разьбы па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне: прамалінейныя (двуухгранныя, трохгранныя, чатырохгранныя) выемкі; трохвугольнікі, змейкі, зорачкі і інш.; шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для геаметрычнай разьбы па драўніне. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Професii, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў для геаметрычнай разьбы па драўніне.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для геаметрычнай разьбы па драўніне. Чытанне і распрацоўка маршрутных карт для геаметрычнай разьбы па драўніне. Выбар загатовак з піламатэрыялаў да 30 мм з прыпускам на апрацоў-

ку. Выкананне геаметрычнай разьбы па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне: прамалінейныя (двуухганныя, трохганныя, чатырохганныя) выемкі; трохвугольнікі, змейкі, зорачкі і інш.; шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі. Вызначэнне якасці вырабаў з піламатэрыялаў.

Творчае праектаванне вырабаў з элементамі геаметрычнай разьбы па драўніне.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з элементамі геаметрычнай разьбы: апрацоўчыя дошкі, аздабленне мэблі, *шкатулкі, салянкі, сухарніцы, вазы, сувеніры* і інш..

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

паняцце «геаметрычная разьба па драўніне»; элементы геаметрычнай разьбы: прамалінейныя (двуухганныя, трохганныя, чатырохганныя) выемкі; узоры геаметрычнай разьбы: трохвугольнікі, змейкі, зорачкі і інш.;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў з элементамі геаметрычнай разьбы;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для геаметрычнай разьбы па драўніне;

тэхналогію геаметрычнай разьбы па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне: прамалінейныя (двуухганныя, трохганныя, чатырохганныя) выемкі; трохвугольнікі, змейкі, зорачкі і інш.; шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для геаметрычнай разьбы па драўніне і правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Вучні павінны ў м е ц ь:

вызначаць элементы геаметрычнай разьбы: прамалінейныя (двуухганныя, трохганныя, чатырохганныя) выемкі; узоры геаметрычнай разьбы: трохвугольнікі, змейкі, зорачкі і інш.;

чытаць і выконваць эскізы для геаметрычнай разьбы па драўніне;

чытаць і распрацоўваць маршрутныя карты на выкананне вырабаў з элементамі геаметрычнай разьбы па драўніне;

арганізоўваць вучэбнае месца для геаметрычнай разьбы па драўніне; выбіраць загатоўкі з піламатэрыйялаў з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць геаметрычную разьбу па драўніне: падрыхтоўваць паверхню загатоўкі да нанясення малюнка, пераводзіць малюнак на загатоўку, выконваць разьбу па драўніне: прамалінейныя (двуухгранныя, трохгранныя, чатырохгранныя) выемкі; трохвугольнікі, змейкі, зорачкі і інш.; шліфаваць і аздабляць паверхню загатоўкі; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для геаметрычнай разьбы па драўніне; выконваць правілы бяспекі працы.

Драўняная мазаіка (інтэрсія) (9/18 гадзін)

Паняцце пра драўнянную мазаіку (інтэрсію). Віды інтэрсіі. Выбар і падрыхтоўка матэрыялаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне простых і складаных вырабаў з піламатэрыйялаў, ліставых драўняных матэрыялаў з элементамі драўнянай мазаікі (інтэрсіі).

Вучэбнае месца для выканання драўнянай мазаікі (інтэрсіі). Тэхнолагія выканання драўнянай мазаікі для вырабаў простых і складаных: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам, шліфаванне і аздабленне. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для драўнянай мазаікі. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне простых і складаных эскізаў для выканання вырабаў з элементамі драўнянай мазаікі.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для выканання драўнянай мазаікі. Чытанне і распрацоўка простых

і складаных маршрутных карт на выкананне вырабаў з элементамі драўнянай мазаікі (інтарсіі). Выбар загатовак з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў з прыпускам на апрацоўку. Выкананне драўнянай мазаікі для простых і складаных вырабаў: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам, шліфаванне і аздабленне. Праверка якасці вырабаў.

Творчае праектаванне вырабаў з элементамі драўнянай мазаікі (інтарсіі).

Прыкладны пералік вырабаў. Простыя і складаныя (дэталі, розныя па памеры, форме і аздабленні) сувенірныя вырабы з элементамі драўнянай мазаікі (інтарсіі) і відарысамі раслін, жывёл, птушак, рыб і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

паняцце «драўняная мазаіка (інтарсія)»; віды інтарсій;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне простых і складаных вырабаў з піламатэрыялаў, лістовых драўняных матэрыялаў з элементамі драўнянай мазаікі (інтарсіі);

парадак арганізацыі вучэбнага месца для выканання драўнянай мазаікі (інтарсіі);

тэхналогію выканання драўнянай мазаікі для вырабаў простых і складаных: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам, шліфаванне і аздабленне; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для драўнянай мазаікі і правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць віды інтарсій;

выбіраць і падрыхтоўваць матэрыял для драўнянай мазаікі (інтарсіі);

чытаць і выконваць простыя і складаныя эскізы для вырабаў з элементамі драўнянай мазаікі;

чытаць і распрацоўваць прастыя і складаныя маршрутныя карты на выкананне вырабаў з элементамі драўнянай мазаікі (інтэрсіі);

арганізоўваць вучэбнае месца для выканання драўнянай мазаікі; выбіраць загатоўкі з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць драўняную мазаіку для прастых і складаных вырабаў: падрыхтоўваць паверхню загатоўкі да нанясення малюнка, пераводзіць малюнак на загатоўку, выпілоўваць лобзікам, шліфаваць і аздабляць; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для драўнянай мазаікі (інтэрсіі); wykonваць праўлы бяспекі працы.



IX КЛАС

АПРАЦОЎКА КАНСТРУКЦЫЙНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ (14 гадзін)

Апрацоўка драўніны (7 гадзін)

Тачэнне драўніны (вонкавых фасонных паверхняў).
Аздабленне драўніны (празрыстае і непразрыстае)

Вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў. Правілы бяспекі працы.

Віды ручной і механічнай апрацоўкі драўніны. Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем піламатэрыялаў да 50 мм і лістовых драўняных матэрыялаў. Віды тэхналагічных аперацый: тачэнне драўніны (вонкавых фасонных паверхняў), аздабленне драўніны. Віды паверхняў вырабаў пры тачэнні. Віды і этапы аздаблення драўніны (празрыстае і непразрыстае). Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной і механічнай апрацоўкі драўніны. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Графічныя работы. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў.

Лабараторная работа. Вызначэнне відаў паверхняў вырабаў пры тачэнні.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў. Чытанне і распрацоўка тэхналагічных карт на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў. Выбар заготовак з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў з прыпускам на апрацоўку. Выкананне тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем піламатэрыялаў да 50 мм і лістовых драўняных матэрыялаў: тачэнне драўніны (вонкавых фасонных паверхняў), аздабленне драўніны (празрыстае і непразрыстае). Праверка якасці выканання тэхналагічных аперацый вырабаў з піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны ведаць:

віды ручной і механічнай апрацоўкі драўніны;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і лістовых драўняных матэрыялаў;

азначэнні і тэхналогіі выканання тэхналагічных аперацый: тачэнне драўніны (вонкавых фасонных паверхняў), аздабленне драўніны; патрабаванні да якасці выканання тэхналагічных аперацый;

віды паверхняў вырабаў пры тачэнні;

віды і этапы аздаблення драўніны (празрыстае і непразрыстае);

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной і механічнай апрацоўкі драўніны і правілы бяспекі працы;

прафесіі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ўмеець:

адрозніваць віды ручной і механічнай апрацоўкі драўніны;

чытаць і афармляць графічную дакументацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і ліставых драўняных матэрыялаў;

чытаць і распрацоўваць тэхналагічныя карты на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і ліставых драўняных матэрыялаў;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі піламатэрыялаў і ліставых драўняных матэрыялаў;

выбіраць загатоўкі з піламатэрыялаў і ліставых драўняных матэрыялаў з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперацыі: тачэнне драўніны (вонкавых фасонных паверхняў), аздабленне драўніны; правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

вызначаць віды паверхняў вырабаў пры тачэнні;

адрозніваць віды і этапы аздаблення драўніны (празрыстае і непразрыстае);

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для ручной і механічнай апрацоўкі драўніны; выконваць правілы бяспекі працы.

Апрацоўка металаў (7 гадзін)

Тачэнне металаў (вонкавых канічных паверхняў).

Зборка дэталей з металаў на разъбе
(наразанне разъбы ўручную)

Вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі сартавога пракату і тонкаліставога металу. Віды ручной і механічнай апрацоўкі металаў. Правілы бяспекі працы.

Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем сартавога пракату і тонкаліставога металу. Віды тэхналагічных аперацый: тачэнне металаў (вонкавых канічных паверхняў), зборка дэталей з металу на разъбе. Прызначэнне і віды разъбы. Метрычнае разъба і яе элементы. Абазначэнне вонкавай і ўнутранай разъбы на чарцяжах. Інструменты і прыстасаванні для ручной і механічнай апрацоўкі металаў. Наразанне вонкавай і ўнутранай разъбы ўручную. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі ў металаапрацоўчай прамысловасці.

Графічныя работы. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выкананне вырабаў з сартавога пракату і тонкаліставога металу.

Лабараторная работа. Азнямленне з відамі разьбы і элементамі метрычнай разьбы.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі сартавога пракату і тонкаліставога металу. Чытанне і распрацоўка тэхналагічных карт на выкананне вырабаў з сартавога пракату і тонкаліставога металу. Выбар загатовак з сартавога пракату і тонкаліставога металу з прыпускам на апрацоўку. Выкананне тэхналагічных аперацый з выкарыстаннем сартавога пракату і тонкаліставога металу: тачэнне металаў (вонкавых канічных павярхняў), зборка дэталей з металу на разьбе. Наразанне вонкавай і ўнутранай разьбы ўручную. Праверка якасці выканання тэхналагічных аперацый з сартавога пракату і тонкаліставога металу.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

віды ручной і механічнай апрацоўкі металаў;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной і механічнай апрацоўкі сартавога пракату і тонкаліставога металу;

азначэнні і тэхналогіі выканання тэхналагічных аперацый: тачэнне металаў (вонкавых канічных павярхняў), зборка дэталей з металу на разьбе; патрабаванні да якасці выканання тэхналагічных аперацый;

прызначэнне і віды разьбы; метрычную разьбу і яе элементы;

абазначэнне вонкавай і ўнутранай разьбы на чарцяжах;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной і механічнай апрацоўкі металаў і правілы бяспекі працы;

прафесіі ў металаапрацоўчай прамысловасці.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць віды ручной і механічнай апрацоўкі металаў; вызначаць віды разьбы, метрычную разьбу і яе элементы;

чытаць і афармляць графічную дакументацыю на выкананне вырабаў з сартавога пракату і тонкаліставога металу; абазначаць вонкавую і ўнутраную разьбу на чарцяжах;

чытаць і распрацоўваць тэхналагічныя карты на выкананне вырабаў з сартавога пракату і тонкаліставога металу;

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной і механічнай апрацоўкі сартавога пракату і тонкаліставога металу;

выбіраць загатоўкі з сартавога пракату і тонкаліставога металу з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вызначаць і выконваць тэхналагічныя аперацыі: тачэнне металаў (вонкавых канічных павярхняў), зборка дэталей з металу на разьбе; правяраць якасць выканання тэхналагічных аперацый;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для ручной і механічнай апрацоўкі металаў; выконваць правілы бяспекі працы;

наразаць вонкавую і ўнутраную разьбу ўручную.

ТЭХNІЧНАЯ I МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦЬ (21 гадзіна)

Тэхнічная творчасць (10 гадзін)

Суднамадэліраванне (8 гадзін)

Асноўныя ўласцівасці суднамадэлей. Галоўныя памеры мадэлі судна.

Графічная і тэхналагічная дакumentацыя на выраб суднамадэлей. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для суднамадэліравання. Тэхнологія вырабу асноўных дэталей і зборачных адзінак суднамадэлей: корпуса, вінтаматорнай устаноўкі, рулявога ўстройства, палубнай надбудовы. Выраб корпуса з пап'е-машэ. Аздабленне, выпрабаванне і рэгуліроўка суднамадэлей. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для суднамадэліравання. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з мадэліраваннем.

Графічныя работы. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выраб суднамадэлей.

Лабараторныя работы. Азнаямленне з асноўнымі ўласцівасцямі суднамадэлей. Вызначэнне галоўных памераў мадэлі судна.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для вырабу суднамадэлей. Чытанне і распрацоўка маршрутных і тэхналагічных карт для вырабу суднамадэлей. Выбар загатовак з паперы, кардону, піламатэрыялаў да 50 мм, ліставых драўняных матэрыялаў (фанера да 5 мм), дроту да 4 мм, тонкалістравога металу да 2 мм, сартавога пракату, пенапласту з прыпушкам на апрацоўку. Выраб асноўных дэталей і зборачных адзінак суднамадэлей: корпуса з пап'е-машэ, вінтаматорнай устаноўкі, рулявога ўстройства, палубнай надбудовы. Аздабленне, выпрабаванне і рэгуліроўка суднамадэлей. Праверка якасці мадэлей.

Творчае праектаванне ў мадэліраванні.

Прыкладны пералік вырабаў. Мадэлі суднаў і караблёў з гумавымі рухавікамі; настольныя мадэлі-копіі суднаў і караблёў; суднамадэлі вольнай канструкцыі з электрарухавікамі (па ўказанні настаўніка або па ўласнай задуме), мадэлі-сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

асноўныя ўласцівасці суднамадэлей; галоўныя памеры мадэлі судна;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выраб суднамадэлей;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для суднамадэліравання;

тэхналогію вырабу асноўных дэталей і зборачных адзінак суднамадэлей: корпуса з пап'е-машэ, вінтаматорнай устаноўкі, рулявога ўстройства, палубнай надбудовы; аздабленне, выпрабаванне і рэгуліроўку суднамадэлей; патрабаванні да якасці мадэлей;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для суднамадэліравання і правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мадэліраваннем.

Вучні павінны ў м е ц ь:

вызначаць галоўныя памеры мадэлі судна;

читаць і афармляць графічную дакumentацыю на выраб суднамадэлей;

читаць і распрацоўваць маршрутныя і тэхналагічныя карты на выраб суднамадэлей;

арганізоўваць вучэбнае месца для вырабу суднамадэлей; выбіраць загатоўкі з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць асноўныя дэталі і зборачныя адзінкі простых суднамадэлей: корпус з пап'е-машэ, вінтаматорную ўстаноўку, рулявое ўстройства, палубную надбудову;

выконваць аздабленне, выпрабаванне і рэгуліроўку суднамадэлей;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для суднамадэліравання; wykonваць правілы бяспекі працы.

Канструяванне (8 гадзін)

Тэхнічнае канструяванне. Паняцце пра тэхніку і транспарт. Віды транспорту.

Мастацкае канструяванне. Уласцівасці кампазіцыі вырабу: колернасць (колер). Віды асноўных уласцівасцей кампазіцыі вырабу.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя для канструявання і выканання вырабаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Вучэбнае месца для канструявання і выканання вырабаў. Тэхналогіі канструявання і выканання вырабаў. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для канструявання і вырабу. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з канструяваннем.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў канструкцый і кампазіцый вырабаў; афармленне графічнай дакументацыі на канструяванне і выкананне вырабаў.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для канструявання і выканання вырабаў. Чытанне і распрацоўка маршрутных і тэхналагічных карт для канструявання і выканання вырабаў. Выбар загатовак з паперы, кардону, піламатэрыялаў да 50 мм, лістовых драўніяных матэрыялаў (фанера да 5 мм, ДВП), дроту да 4 мм, тонкаліставога металу да 2 мм, сартавога пракату, пенапласту з прыпускам на апрацоўку. Канструяванне і выкананне вырабаў. Аздабленне вырабаў. Правверка якасці мадэлей.

Творчае праектаванне.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з плоскіх і аб'ёмных дэталей (матэрыял: папера, кардон, драўніна, метал); сувенірныя вырабы і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

паняцці «тэхніка» і «транспарт»; віды транспорту;

уласцівасці кампазіцыі вырабу: колернасць (колер); віды асноўных уласцівасцей кампазіцыі вырабу;

графічную і тэхналагічную дакументацыю для канструявання і выканання вырабаў;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для канструявання і выканання вырабаў;

тэхналогіі канструявання і выканання вырабаў; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для канструявання і выканання вырабаў і правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з канструяваннем.

Вучні павінны ў м е ц ь:

вызначаць і выкарыстоўваць уласцівасці кампазіцыі вырабу: колернасць (колер); адрозніваць віды асноўных уласцівасцей кампазіцыі вырабу;

читаць і распрацоўваць маршрутныя і тэхналагічныя карты для канструявання і выканання вырабаў;

арганізоўваць вучэбнае месца для канструявання і выканання вырабаў; выбіраць загатоўкі з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

канструяваць і выконваць вырабы; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для канструявання і выканання вырабаў; выконваць правілы бяспекі працы.

Мастацкая апрацоўка матэрыйялаў (11 гадзін)

Геаметрычнае разъба па драўніне (9 гадзін)

Асноўныя віды разъбы па драўніне. Элементы геаметрычнай разъбы: крывалінейныя (двуухгранныя, трохгранныя, скабяныя) выемкі. Узоры геаметрычнай разъбы: разеткі з прамымі і выгнутымі прамяннямі і інш. Эканомнае выкарыстанне матэрыйялаў.

Графічная і тэхналагічная дакumentацыя на выкананне вырабаў з піламатэрыйялаў з элементамі геаметрычнай разъбы.

Вучэбнае месца для геаметрычнай разъбы па драўніне. Тэхналогія геаметрычнай разъбы па драўніне: падрыхтоўка паверхні

загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне: крывалянейныя (двуухганныя, трохганныя, скабяныя) выемкі; разеткі з прамымі і выгнутымі прамяннямі і інш.; шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для геаметрычнай разьбы па драўніне. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з маастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў для геаметрычнай разьбы па драўніне.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для геаметрычнай разьбы па драўніне. Чытанне і распрацоўка маршрутных карт для геаметрычнай разьбы па драўніне. Выбар заготовак з піламатэрыялаў да 30 мм з прыпускам на апрацоўку. Выкананне геаметрычнай разьбы па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне: крывалянейныя (двуухганныя, трохганныя, скабяныя) выемкі; разеткі з прамымі і выгнутымі прамяннямі і інш.; шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі. Праверка якасці вырабаў з піламатэрыялаў.

Творчае праектаванне вырабаў з элементамі геаметрычнай разьбы па драўніне.

Прыкладны пералік вырабаў. Вырабы з элементамі геаметрычнай разьбы: апрацоўчыя дошкі, аздабленне мэблі, шкадулкі, салянкі, сухарніцы, вазы, сувеніры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

асноўныя віды разьбы па драўніне; элементы геаметрычнай разьбы: крывалянейныя (двуухганныя, трохганныя, скабяныя) выемкі; разеткі з прамымі і выгнутымі прамяннямі і інш.;

графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў з элементамі геаметрычнай разьбы;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для геаметрычнай разьбы па драўніне;

тэхналогію геаметрычнай разьбы па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне: крывалянейныя (двуухганныя, трохганныя, скабяныя) выемкі; разеткі з прамымі і выгнутымі

прамяннямі і інш.; шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для геаметрычнай разьбы па драўніне і правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з маастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Вучні павінны ў м е ц ь:

распазнаваць асноўныя віды разьбы па драўніне;

вызначаць элементы геаметрычнай разьбы: крывалянейныя (двуухганныя, трохганныя, скабяныя) выемкі; узоры геаметрычнай разьбы: разеткі з прамымі і выгнутымі прамяннямі і інш.;

читаць і выконваць эскізы для геаметрычнай разьбы па драўніне;

читаць і распрацоўваць маршрутныя карты на выкананне вырабаў з элементамі геаметрычнай разьбы па драўніне;

арганізоўваць вучэбнае месца для геаметрычнай разьбы па драўніне; выбіраць загатоўкі з піламатэрыялаў з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

выконваць геаметрычную разьбу па драўніне: падрыхтоўваць паверхню загатоўкі да нанясення малюнка, пераводзіць малюнак на загатоўку, wykonваць разьбу па драўніне: крывалянейныя (двуухганныя, трохганныя, скабяныя) выемкі; разеткі з прамымі і выгнутымі прамяннямі і інш.; шліфаваць і аздабляць паверхню загатоўкі; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для геаметрычнай разьбы па драўніне; wykonваць правілы бяспекі працы.

Лясная скульптура (9 гадзін)

Паняцці пра лясную скульптуру і лясную знаходку. Нарыхтоўка і падрыхтоўка да апрацоўкі лясных знаходак. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.

Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб лясной скульптуры.

Тэхналогія вырабу лясной скульптуры. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для вырабу лясной скульптуры. Якасць вырабаў. Правілы бяспекі працы.

Прафесіі, якія звязаны з маастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Графічныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў для вырабу лясной скульптуры.

Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для вырабу лясной скульптуры. Чытанне і распрацоўка маршрутных карт на выкананне вырабаў з элементамі лясной скульптуры. Выбар лясных знаходак для выканання лясных скульптур з прыпускам на апрацоўку. Выраб простых лясных скульптур. Праверка якасці вырабаў.

Творчае праектаванне вырабаў з элементамі лясной скульптуры.

Прыкладны пералік вырабаў. Простыя лясныя знаходкі і скульптуры; сувенірныя вырабы з элементамі лясной скульптуры і інш.

ПАТРАБАВАННІ ДА ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны в е д а ц ь:

графічную і тэхналагічную документацыю на выраб лясной скульптуры;

парадак арганізацыі вучэбнага месца для вырабу лясной скульптуры;

тэхналогію вырабу лясной скульптуры; патрабаванні да якасці вырабаў;

інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для вырабу лясной скульптуры і правілы бяспекі працы;

прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.

Вучні павінны ў м е ц ь:

адрозніваць паняцці «лясная скульптура» і «лясная знаходка»; нарыхтоўваць і падрыхтоўваць да апрацоўкі лясныя знаходкі;

чытаць і выконваць эскізы; чытаць і распрацоўваць маршрутныя карты на выкананне вырабаў з элементамі лясной скульптуры;

арганізоўваць вучэбнаге месца для вырабу лясной скульптуры; выбіраць лясныя знаходкі для вырабу лясных скульптур з прыпускам на апрацоўку, эканомна выкарыстоўваць матэрыял;

вырабляць простыя лясныя скульптуры; правяраць якасць вырабаў;

карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і вучэбным абсталяваннем для вырабу лясной скульптуры; выконваць правілы бяспекі працы.

ЛІТАРАТУРА

Літаратура для настаўніка

Астрейко, С. Я. Ручная отделка изделий из древесины (с основами материаловедения) / С. Я. Астрейко. — Мозырь: МГПИ, 1996. — Вып. 1. — 34 с.; 2000. — Вып. 2. — 36 с.

Афанасьев, А. Ф. Резьба по дереву / А. Ф. Афанасьев. — М.: Культура и традиции, 2002. — 408 с.

Барадулин, В. А. Художественная обработка дерева / В. А. Барадулин. — М.: Легпромбытиздан, 1986. — 264 с.

Барташевич, А. А. Основы художественного конструирования / А. А. Барташевич. — Минск: Выш. шк., 1984. — 224 с.

Барташевич, А. А. Художественная обработка дерева / А. А. Барташевич, А. М. Романовский. — Минск: Выш. шк., 2000. — 230 с.

Беляев, М. В. Основы композиции / М. В. Беляев. — Минск: БГПУ им. М. Танка, 2002. — 79 с.

Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя: пособие для учителей 7—8 кл. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, В. А. Черепашенец. — М.: Просвещение, 1980. — 223 с.

Бронников, Н. А. Методика обучения учащихся 5 класса технологии / Н. А. Бронников, Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко. — Брянск: БрГПУ, 1999. — 147 с.

Буйвидович, Ф. В. Технология столярно-плотничных и паркетных работ: учеб. пособие / Ф. В. Буйвидович. — Минск: Выш. шк., 2000. — 470 с.

Буланин, В. Д. Мозаичные работы по дереву / В. Д. Буланин. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — 144 с.

Буриков, В. Г. Домовая резьба / В. Г. Буриков, В. Н. Власов. — М.: Евразийский регион, 1996. — 352 с.

Варламов, Р. Г. Элементы художественного конструирования и технической эстетики / Р. Г. Варламов, О. Д. Струков. — М.: Сов. радио, 1980. — 96 с.

Виноградов, В. Н. Черчение: учеб. пособие для 9-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / В. Н. Виноградов. — Минск: Нац. ин-т образования, 2008. — 224 с.

Виноградов, А. Н. Резьба по дереву / А. Н. Виноградов. — Минск: ОДО «Хэлтон», 2003. — 272 с.

- Гликин, М. С. Декоративные работы по дереву на станках / М. С. Гликин. — М.: Народное творчество: Искона, 1990. — 280 с.*
- Горский, В. А. Техническое конструирование / В. А. Горский. — М.: ДОСААФ, 1977. — 128 с.*
- Гузов, В. В. Трудовое обучение. Технический труд. 5 класс: тестовые задания: ответы и комментарии: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / В. В. Гузов. — Минск: Аверсэв, 2012. — 108 с.*
- Гузов, В. В. Уроки технического труда в 5 классе: учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / В. В. Гузов. — Минск: Нац. ин-т образования, 2011. — 120 с.*
- Дементьев, С. В. Резьба по дереву / С. В. Дементьев. — М.: Изд. дом МСП, 2000. — 96 с.*
- Деркачев, А. А. Внеклассная работа по техническому труду / А. А. Деркачев. — Минск: Нар. асвета, 1986. — 176 с.*
- Занятия по трудовому обучению, 5 кл.: обраб. древесины, металла, электротехн. работы, рем. работы в быту: пособие для учителя труда / под ред. Д. А. Тхоржевского. — М.: Просвещение, 1985. — 176 с.*
- Занятия по трудовому обучению, 6—7: обраб. древесины, металла, электротехн. работы, рем. работы в быту: пособие для учителя труда / под ред. Д. А. Тхоржевского. — М.: Просвещение, 1990. — 208 с.*
- Кайданов, Г. Г. Ремонт квартиры своими руками / Г. Г. Кайданов, В. В. Литавар. — Минск, 1988. — 175 с.*
- Каневский, Е. М. Как стать хозяином в доме / Е. М. Каневский, Э. В. Караснянский, А. И. Ривкин. — М., 1990. — 207 с.*
- Карабанаў, І. А. Методыка працоўнага навучання і тэхналагічнай адукцыі / І. А. Карабанаў, В. А. Юдзіцкі; пад рэд. І. А. Карабанава. — Мазыр: МДПІ, 2002. — 171 с.*
- Каракеев, А. А. Спортивно-техническое моделирование: учеб. пособие / А. А Каракеев, В. Е. Шмелев. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 346 с.*
- Касабуцкій, Н. И. Композиция: учеб.-метод. пособие / Н. И. Касабуцкій. — Могилев: МГУ, 2000. — 56 с.*
- Коваленко, В. И. Объекты труда: 7 кл.: обраб. древ. и металла, электротехн. работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куллененок. — М.: Просвещение, 1993. — 191 с.*
- Луканский, Э. П. Створи радость / Э. П. Луканский. — Минск: Полымя, 1997. — 368 с.*
- Макиенко, Н. И. Общий курс слесарного дела: учебник для проф. учеб. заведений / Н. И. Макиенко. — М.: Высш. шк., 2001. — 334 с.*
- Малевский, Н. П. Слесарь-инструментальщик / Н. П. Малевский, Р. К. Мещеряков, О. Ф. Полтавец. — М.: Высш. шк., 1987. — 304 с.*
- Матвеева, Т. А. Мозаика и резьба по дереву: учебник для сред. проф.-техн. училищ / Т. А. Матвеева. — М.: Высш. шк., 1981. — 80 с.*

- Матяш, Н. В. Психология проектной деятельности школьников в условиях технологического образования / Н. В. Матяш; под ред. В. В. Рубцова. — Мозырь: Белый ветер, 2000. — 286 с.*
- Методика обучения учащихся технологии / под ред. В. Д. Симоненко. — Брянск-Ишим: НМЦ «Технология», 1998. — 296 с.*
- Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских / под ред. Д. А. Тхоржевского. — М.: Просвещение, 1987. — 447 с.*
- Муравьев, Е. М. Практикум в учебных мастерских / Е. М. Муравьев, М. П. Молодцов. — М.: Просвещение, 1987. — 192 с.*
- Пархоменко, В. П. Основы технического творчества / В. П. Пархоменко. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2000. — 148 с.*
- Петросян, О. А. Резьба по дереву / О. А. Петросян. — М.: Вече, 2004. — 176 с.*
- Плетение лозой, соломой, берестой, рогозом. — М.: ООО «Аделант», 2003. — 192 с.*
- Подгорный, Н. Л. Резьба, мозаика, гравирование / Н. Л. Подгорный. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 320 с.*
- Покровский, Б. С. Слесарное дело: учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский, В. А. Скакун. — М.: ИРПО : Издательский центр «Академия», 2003. — 320 с.*
- Работы с ивой, лозой, берестой / ред.-сост. Н. А. Любавина, И. А. Амуленко, Л. Н. Смирнова. — М.: Вече, 2002. — 208 с.*
- Развитие технического творчества младших школьников: кн. для учителей / П. Н. Андрианов [и др.]. — М.: Просвещение, 1990. — 110 с.*
- Райт, Д. Искусство выжигания по дереву / Д. Райт; пер. с англ. К. Молькова. — М.: Изд. группа «Контент», 2005. — 96 с.*
- Ревуцкий, В. И. Дидактический материал по техническому труду, 5—6 кл. / В. И. Ревуцкий, А. А. Улога. — Минск: Нар. асвета, 1986. — 128 с.*
- Резьба по дереву / авт.-сост. В. В. Новиков. — М.: Лабиринт Пресс, 2002. — 416 с.*
- Резьба по дереву / сост. А. С. Лихонин. — Нижний Новгород: Времена, 2000. — 224 с.*
- Репина, Т. А. Художественные изделия из соломки / Т. А. Репина. — Минск: Беларусь, 2008. — 287 с.*
- Рихвк, Э. В. Мастерим из древесины: кн. для уч-ся 5—8 кл. сред. шк. / Э. В. Рихвк. — М.: Просвещение, 1988. — 128 с.*
- Рихвк, Э. В. Обработка древесины в школьных мастерских / Э. В. Рихвк. — М.: Просвещение, 1984. — 175 с.*
- Робертс, Дж. Г. Деревянная мозаика / Дж. Г. Робертс, Дж. Буэр; пер. с англ. Е. Нетесовой. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. — 112 с.*
- Рожнев, Я. А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских / Я. А. Рожнев. — М.: Просвещение, 1988. — 240 с.*

Сафоненко, В. М. Вторая жизнь дерева / В. М. Сафоненко. — Минск: Полымя, 1990. — 207 с.

Семенцов, А. Ю. Резьба по дереву / А. Ю. Семенцов. — Минск: Современное слово, 2003. — 256 с.

Семенцов, А. Ю. Резьба по дереву в современном интерьере / А. Ю. Семенцов. — Минск: Современное слово, 2003. — 256 с.

Симоненко, В. Д. Технологическое образование школьников. Теоретико-методологические аспекты / В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых, Н. В. Матяш; под ред. В. Д. Симоненко. — Брянск: БГПУ им. И. Г. Петровского: НМЦ «Технология», 1999. — 230 с.

Сомов, Ю. С. Композиция в технике / Ю. С. Сомов. — М.: Машиностроение, 1977. — 271 с.

Справочник мастера деревообработки / под ред. Ю. Р. Бокшанова. — М.: Лесная промышленность, 1987. — 277 с.

Тарадеев, Б. В. Модели-копии самолетов / Б. В. Тарадеев. — М.: Патриот, 1991. — 239 с.

Техническое моделирование и конструирование: учеб. пособие для студ. пед. инст. / В. В. Колотилов [и др.]; под общ. ред. В. В. Колотилова. — М.: Просвещение, 1983. — 255 с.

Техническое творчество учащихся / Ю. С. Столяров [и др.]; под ред. Ю. С. Столярова, Д. М. Комского. — М.: Просвещение, 1989. — 223 с.

Фещенко, В. Н. Токарная обработка: учебник для ПТУ / В. Н. Фещенко, Р. Х. Махмутов. — М.: Высш. шк., 1990. — 303 с.

Финягин, В. В. Изделия из бересты / В. В. Финягин. — М.: Астель : АСТ, 2003. — 126 с.

Хворостов, А. С. Художественные работы по дереву: Макетирование и резное дело: учеб.-метод. пособие / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов. — М.: Владос, 2002. — 416 с.

Художественная резьба и мозаика по дереву / авт.-сост. И. П. Дымковский. — Минск: Элайдза, 1999. — 223 с.

Художественное проектирование / Б. В. Нешумов [и др.]; под ред. Б. В. Нешумова, Е. Д. Щедрина. — М.: Просвещение, 1979. — 175 с.

Черепахина, А. Н. История художественной обработки изделий из древесины: учебник для сред. ПТУ / А. Н. Черепахина. — М.: Высш. шк., 1987. — 191 с.

Шкут, Н. Н. Белорусские художественные промыслы: Изделия из соломки и лозы / Н. Н. Шкут. — Минск: Наука и техника, 1985. — 153 с.

Шнип, И. А. Первые шаги в техническое творчество / И. А. Шнип. — Минск: НМЦ, 1997. — 128 с.

Юдицкий, В. А. Технические загадки: учеб.-метод. пособие / В. А. Юдицкий. — Мозырь: МГПИ, 1998. — 96 с.

Літаратура для вучняў

Абрамова, А. А. Художественная резьба по дереву, кости, рогу / А. А. Абрамова, Н. И. Кацман, Т. Б. Митлянская. — М.: Выш. шк., 1989. — 160 с.

Александровіч, З. І. Слоўнік-даведнік па чарчэнню / З. І. Александровіч, М. К. Пратасава, В. А. Шанюковіч. — Мінск: Нар. асвета, 1993. — 111 с.

Баева, Т. И. Домашняя мастерская / Т. И. Баева, С. А. Балакин, М. Ю. Бессмертная. — М.: Легпромбытиздан, 1991. — 110 с.

Бронников, Н. Л. Страницы истории техники и технологии: учеб.-метод. пособие: в 2 ч. / Н. Л. Бронников, И. А. Карабанов; под ред. В. Д. Симоненко, И. А. Карабанова. — Мозырь: МГПИ, 2000. — Ч. 1. — 126 с.; Ч. 2. — 115 с.

Выпиливание лобзиком / авт.-сост. В. И. Рыженко. — М.: АСТВ, 1998. — 128 с.

Галагузова, М. А. Первые шаги в электротехнику / М. А. Галагузова, Д. М. Комский. — М.: Просвещение, 1988. — 143 с.

Гостомыслов, А. П. Токарное художество / А. П. Гостомыслов. — Л.: Дет. лит., 1989. — 165 с.

Карачев, А. А. Спортивно-техническое моделирование: учеб. пособие / А. А Карачев, В. Е. Шмелев. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 346 с.

Лернер, П. С. Токарное и фрезерное дело: учеб. пособие для уч-ся 8—11 кл. сред. школы / П. С. Лернер, П. М. Лукьянов. — М.: Просвещение, 1990. — 208 с.

Маленькие хитрости домашнего умельца / сост. М. Мамин. — Вильнюс, 1991. — 62 с.

Мастерских, А. А. Большие хитрости / А. А. Мастерских. — М.: Лукоморье: Темп МБ, 1997. — 352 с.

Меликsetян, А. С. Юному любителю мозаики: кн. для уч-ся / А. С. Меликsetян. — М.: Просвещение, 1979. — 158 с.

Милова, М. Ф. Красота и удобство — своими руками / М. Ф. Милова. — М., 1987. — 271 с.

Муравьев, Е. М. Технология обработки металла, 5—9: учебник для уч-ся 5—9 кл. общеобразоват. учреждений / Е. М. Муравьев. — М.: Просвещение, 2002. — 224 с.

Панченко, В. В. Выжигание по дереву / В. В. Панченко. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 220 с.

Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца: вучэб. дапам. для 5-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / С. Я. Астрэйка [і інш.]; пад рэд. С. Я. Астрэйкі. — Мінск: Нац. ін-т аддукацыі, 2010. — 152 с.: іл.

Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца: вучэб. дапам. для 6-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / С. Я. Астрэйка [і інш.]. пад рэд. С. Я. Астрэйкі. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. — 160 с.: іл.

Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца: вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з бел. мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / С. Я. Астрэйка [і інш.]. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2006. — 264 с.

Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца: для хлопчыкаў: вучэб. дапам. для 7 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з бел. мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / І. А. Карабанаў [і інш.]. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2004. — 320 с.

Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца: вучэб. дапам. для 8 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з бел. мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / І. А. Карабанаў [і інш.]. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2005. — 232 с.

Работы по дереву / сост. В. И. Рыженко. — М.: ООО «Гамма Пресс-2000», 2001. — 512 с.

Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: учебник для уч-ся 5—8 кл.: основы композиции: в 4 ч. / Н. М. Сокольникова. — Обнинск: Титул, 2001. — Ч. 3. — 80 с.

Справочник по трудовому обучению: обраб. древесины и металла, электротехн. и рем. работы, 5—7 кл. / И. А. Карабанов [и др.]. — М.: Просвещение, 1992. — 239 с.

Степанов, Н. С. Резьба — очарование / Н. С. Степанов. — Л.: Лениздат, 1991. — 110 с.

Трудовое обучение, 4 кл.: для мальчиков: учеб. пособие для учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с бел. и рус. яз. обуч. с 12-летним сроком обучения / С. Я. Астрейко [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2003. — 192 с.

Трудовое обучение. Технический труд: учеб. пособие для 8 кл. / И. А. Карабанов [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2005. — 224 с.

Шпаковский, В. О. Для тех, кто любит мастерить / В. О. Шпаковский. — М., 1990. — 192 с.

Энциклопедический словарь юного техника. — М.: Педагогика, 1983. — 367 с.

Энциклопедия для детей: Я познаю мир: Изобретения. — М.: АСТ; Минск: Харвест, 2002. — 480 с.

Энциклопедия техники: Электроника, информатика: в 3 т. / пер. с исп. С. А. Яковлевой. — М.: Мир книги, 2004. — Т. 3. — 160 с.

Энциклопедия техники: Энергетика, транспорт, строительство: в 3 т. / пер. с исп. А. С. Воропаева. — М.: Мир книги, 2004. — Т. 1. — 160 с.

Это вы можете!: энцикл. для смекалистых / сост. В. Шомоди. — Минск: МФЦП, 1995. — 328 с.

Юдицкий, В. А. Технические кроссворды / В. А. Юдицкий. — Мозырь: МГПИ, 2000. — 32 с.

Юдицкий, В. А. Технические чайнворды / В. А. Юдицкий. — Мозырь: МГПИ, 2001. — 24 с.



ЗМЕСТ

Тлумачальна запіска	3
V клас	12
VI клас	26
VII клас	38
VIII клас	51
IX клас	63
Література	74